

Ларыса Геніюш

На чабары
настоена

Лірыка

Мінск
“Мастацкая літаратура”
1982

ПЕСНІ НАСТОЕНЫ НА ЗЁЛКАХ

Ларыса Геніош стварае свае вершы,
быццам прадзе дзівосны кужаль і тчэ на
бабуліных кросніах узоры ў ромбікі з беларускіх
патаемных слоў.

Узор пяе на лоне пражы белай,
шнурок з квадратам роўненъка бяжыць.
Як вылічыць, як аснаваць сумела
ты свой дыван, каб так заваражыць?
Так далікатна — анідзе памылкі —
на бель асновы колерам лягло.
Так ад калыскі да самой магілкі
жыщё людское выткана было:
квадраты дзён, запоўненыя працай,
між імі — сонца залаты прасвет.
Так хораша, так нельга памыляцца,
каб роўным быў дыван жыщца як след.

Колькі ні перачытаю гэты верш, не
перастаю здзіўляцца яго прастаце і глыбіні: уся
мудрая філасофія жыцця многіх пакаленняў
уткана ў ромбікі-строфы свайго «Дывана».
Ткацтва, прадзіва — улюблёныя дэталі мастацкіх
знаходак Ларысы Геніош. Як нашы бабулі ўмелі
сапраўды ткаць на кроснах дзівосныя ромбікі,
так Ларыса Антонаўна ўмее выкарыстаць
ткацкае рамяство ў паэзіі. Гэтых рэалій яна
вычарпала да астатку ў паэмэ «Куфар», і ніколі
не паўтараецца, бо ў яе тчэ прырода, яе
стыхійныя сілы.

Рэцэнзент
Сцяпан ГАЎРУСЁЎ

Снуеца з песнямі лъняное прадзіва,
пасаг бы з кужалю танчэй саткаць.
Жартоўна кросенцы мае разладзілі,
уток заблыталі, не разблытаць.

Так песенна-ўсмешліва пра горкія
выпрабаванні лёсу!

Другое ўлюбёнае прыгоства — месяц,
маладзік: то ён — «з бурштыну бранзалецік», то
«кованы ліхтар», то «выграбае мітуслівы вечер
бохан-месяц з чорнай печы хмар».

Калі чытае свае вершы Ларыса Геніош,
яна неяк характэрна падважвае, паводзіць
плечуком — варушыць крылом, якое ўжо
нябачна вырасла, расправілася за плячымі і
штурхае ўвысь. Крылатасць — адметная рыса
гэтых вершаў, нават калі гаворка ідзе пра
крутыя сцежкі выпрабаванняў, пра змрочныя
думкі, крылы трymаюць над будзёнасцю,
узыышаюць.

Час быў дзіўны. Каля мяжы,
упрыгожанай церпкім верасам,
так часамі хацелася жыць,
а часамі і жыць не хацелася.

Горкія, сумныя думкі пра маладосць у
Заходній Беларусі, а крылле за спіной шапоча!
У вершах Ларысы Геніош так многа того, што
беззваротна адышло ў мінулае, але гэта вершы
будучыні. Яны ачышчаюць наўным шчырым

духам нашых продкаў. Галоўная вартасць гэтых
вершаў — іх беларуская шчырая праўда. Пра
што б ні ткалася — пра тое, як у пушчы збірае
шчырыя грыбы, ці пра тое, як сапраўды шукала
свайго месца сярод адданых змагароў Заходній
Беларусі (ўсё адны гуляюць і п'юць, а другія
слязамі плюскаюць. Я выбрала сцежку тваю,
маці-доля мая беларусская); ці пра тых, хто
схіліўшыся, нач навылёт, над старымі
друкаванымі кнігамі, чытаюць пра справы
Скарыны і Мамонічаў; ці пра жанчыну, якая
шукае «фарбы медзведзёвай», — ва ўсім гэтым
адкрыты давер, найчысцейшай пробы наіў.
Нацыянальнае ў глыбозным думанні і ў
арнаменце на кашулях, у дэталях.

Тутака вераць ва ўрокі.
Мусіць, мяне ураклі.

Нашу неабсяжную Радзіму Ларыса Геніош
бачыць прыгожай, мудрай, мірнай у шчыльным
злучэнні яе даўнасці, яе багатай гісторіі з
працавітай сучаснасцю і бясхмарнай
бясконцасцю. Шчырасць, гасціннасць беларусай
паэтика вылучае як самую адметную рысу.

І смакаваў — паходчы, чорны, жытні,
з гарачай ночы родны каравай.
Хвалі госці хлеб

і старажытны
багаты хлебам беларускі край.
З боларускай учэпітай гліны
і з рабра прынямонскіх вярбін,
я галінка ля белага тыну
напалову забытых святынь.

1. СНУЕЦЦА З ПЕСНЯМІ ЛЪНЯНОЕ ПРАДЗІВА

Маладое не разгублене пачуццё ў бунтаванні натуры сярод разгойданай, узварушанай, у вечным імкненні, прырода — жывых сумётаў, стогалосых вятроў, непакорных зброю і начных бяссоніц. Маладое адчуванне ва ўспамінах пра сваё дзявоцтва, пра вёску Жлобаўцы, дзе дваццаць сёмага ліпеня 1910 года нарадзілася Ларыса Міклашэвіч. Чалавек ідзе ў свет ад матчынага сэрца, сярод людзей ён паводзіць сябе з годнасцю, калі памятае свой род, крэўную повязь з роднымі. Гэта бацька вучыў яго «не змыляць роднай баразны». Гісторыя была суровай з родам Міклашэвічаў — не перажылі вялікай вайны яе бацькі, загінулі два браты. Нямала выпрабаванняў выпала па лёс Ларысы Антонаўны...

Я не спяшаюся. Нібы той дзед з сявеńкай,
што рассявае ў полі збажыну,
ступаю роўна, сего памаленьку,
бо як пасею, так я і пажну.

Сейбітка глыбокіх думак, ткалля наватарскіх метафар і перыфраз на аснове народных традыцый, умее дакапацца і да грунтовых плыняў гісторыі, умее высока ўзляццець на крыллі песні, несучы насустроч усім праявам жыцця нерастрачанае пачуццё любові да роднай зямлі «ў задуманых злёгку дзявочых вачах», — такі паэт Ларыса Геніюш.

Данута Бічэль-Загнетава

ЖАЎРУК

О, кіч вясны непераможны!
Рунее поле,
водаў бег.
Пыл на нагах маіх дарожны,
на скронях белым-белы снег.

У полі жаўранак вітае
вясну,
узняўся, каб пяяць.
І я — жаўрук.
І я такая.
І мне без песень не стрываць.

Звінець душой,
пяяць і верыць
у цвет лугоў, у гон ракі.
Любіць зямлю сваю бязмерна,
як толькі ўмеюць жаўруки.

ДРЭМЛЕ ВЕЧАР У ЦІХАЙ ДУБРОВЕ

Дрэмле вечар у ціхай дуброве,
летняй стомаю ные зямля.
Заспявай мне на матчынай мове
незабыўную песню з сяла.

Пра сярпочак, дзявочыя рукі,
васільковы на скронях вянок.
Хай над пожнай калышуцца гукі,
надрываецца рэха здалёк.

Месяц выплыў на хмарку сярпочкам.
Мала стомы ў руках маладых.
Млее ноч ад тых песняў дзявочых.
Бог Ярыла ля ніваў прыщіх.

ДЫВАН

Пад старасць дзён,
калі так ломіць змора
ўсяго жыцця,
што засталося ў снах,
прыгадваю дзівосныя узоры
у ромбікі
на матчыных краснах.

Узор пяе на лоне пражы болай,
шнурок з квадратаў роўненъка бяжыць.
Як вылічыць, як аснаваць сумела
дыван свой,
каб аж так заваражыць?

Так далікатна, анідзе памылкі,
на бель асновы колерам лягло,
так ад калыскі да самой магілкі
жыццё людское выткана было:

квадраты дзён,
запоўненныя працай,
між імі — сонца залаты прасвет.
Так роўненъка,
так нельга памыляцца,
каб спраўным быў дыван жыцця
як след.

БЕЛАРУСЬ

Беларусь мая спеўная,
летняя,
жніўная.

Палавеюць загоны густой ярыпой.
Напаю свао вочы блакітам і нівамі
і лясоў тваіх цымнных суровай красотой.

На дарогах жыцця слёз нап'юся наноўніцы.
Кожны крок мне да болю бывае цяжкім.
Толькі ласкай тваёю душа мая поўніцца.
Імя тваё светлае ў сэрцы майм.

Аддалёк, бы дыван, зелянне бульянішча,
паабапал дарогі адцвіў чабарок.
О, зямля маіх прадзедаў, наша прыстанішча.
Зноў на грудзі мне упала сляза незнарок.

Паглядаю навокал —
дачка твая верная —
і люблю да адчаяу, мой скарбе, цябе.
Шлях, даўгі, адзінокі, усыпаны цернямі.
Толькі я не прыстала яшчэ ў барацьбе.

МАЯ КРЫНІЦА

Жыта морам наўкол,
сіні лён і пшаніца.
Кроны дзічак на межах.
Ячмень і аўсы.
То дзяцінства майго залатая
крыніца
вабіць жоралам вечна жывое
красы.
З ветрам дрэвы шумяць,
нешта сэрцу гавораць.
Прад вачыма расквечаны траваў дыван.
А рачулка гаючая
хваль пераборам
циха гойдае веरбаў пахілены стан.
Дзе дарога наўпрост,
полем сцежка віецца,
сонца шчодрымі промнямі сее кругом.
Блаславёным цяплом заварожвае сэрца,
кліча светлымі вокнамі дзедаўскі дом::
Нехта быдла з дубовага поіць карыта,
ля драўлянае студні рыпіць журавель.
А ў вадзе адбіваецца неба блакітам
і палошчуць аблокі пушаную бель.
Як тут зелена, хораша,
циха, адвечна.
Панадворак травой, канюшынай прапах.
Адбіваецца засмуж нябёснай сінечы
у задуманых злёгку дзявочых вачах.

ЧЫСЦІНЯ

Тут белы дзень і белы цвет
палотнаў у каморах.
У белай світцы белы дзед,
а ўнуку бялявы поруч.

Бярозаў белым-белы стан,
ля іх красуня ў белі,
звісае белая каса,
як белы лён з кудзелі.

І белы сыр і белы стол,
паважныя, аж люба.
Уся сямейка навакол
сядзіць ля белай бульбы.

Над імі маці са збанком
і дочки, як галубкі.
Струменем белым малако
паволі льецца ў кубкі.

Абрараз пад белым ручніком,
бялявия дзяўчаты,
і белы бэз, што пад акном,
як снег, буслы над хатай.
І вішні бела зацвілі,
і з белай грывай коні.
Чарнелі толькі мазалі
рубцамі на далонях.

УНУКУ

Твой век праедзе на машынах.
Мой пехатой прайшоў.
Ля васількоў, да болі сініх,
ля спелых каласоў.

Зязюля мне гады лічыла.
За рукі вецер вёў.
І нехта з сумнымі вачыма
непадалёк ішоў.

Красе мяне вучыла поле.
А белы свет — кахаць.
Людскія радасці і болі
ў жыцці не абмінаць.

Гнязду радзімаму і мове
заўсёды вернай быць
і хлеб надзённы напалову
ў бядзе з людзьмі дзяліць.

КНІЖКА

Гамана і разгул на дзядзінцы
ад дзіцячых нястрыманых слоў.
Едзе тата. Чакаем гасцінцаў,
сустракаем з дарогі дамоў.

Хлопцам — ножык, цукеркі ў далонях,
абаранкі, істужкі да кос.
— Я табе, разумная доня,
з крамы некалькі кніжак прывёз.

Шапаціць з ветрам лісцейка звонку,
рой вясёлы дзіцячы гудзе.
Шалясціць у куточку старонкі —
як цікава чытаць пра людзей!

З абрашочка хлапец паглядае,
ён у лес за братамі пайшоў.
Хлопцы дровы сякуць, ён блукае,
ловіць рэха ялінаў, дубоў.

То бяжыць за вавёркаю рыжай,
выглядае русалак з азёра,
ловіць гукі, любоўна іх ніжа
у цудоўны няведаны ўзор.

Мякка гнецца трава пад нагамі,
кожны з нечым да хаты бяжыць,
толькі хлопец з пустымі рукамі,

але ж вершы якія злажыў!

Я жыла б, як русалка, не еўшы
сядрод цішы аеру і траў.
Мілы хлопчык, каму тыя вершы
ты на досвітку з сэрца аддаў?

Кніжка побач. Я сплю, не прачнуся.
Водзіць сон па далёкіх кутках.
Назіраю. Нясу Беларусі
нізку вершаў у кволых руках.

ВОСЕНЬ

Золата, чырвань і медзь на кустах.
Вечер свавольны аж хмеліць.
Фарбаў багацце — то восень, мастак,
малюе свае акварэлі.

Хмарам збірацца і лісцю кружыць,
вітаючы сумную госцю.
Хораша позняю восенню жыць,
дыхаць яе прыгажосцю.

З трывогай у сэрцы па край мой гляджу,
на лад і разлад на планецн.
У засяроджанай цішы кажу:
— Хай выйграе праўда на свеце.

Хай замець закруціць сумётаў сувой,
бінт снегу на раны паркана.
Хай людзі жывуць па планете сваёй,
каму колькі наканавана.

* * *

Пralеска раскрылася ў жмені.
Лес першай травою прапах.
Блакіт ператкала праменне
вясны на птушыных шляхах.
Мінула завеяў дакука.
Вылазіць пралеска з зямлі.
Пяшчотныя ручанькі ўнuka
за шыю мяне абнялі.

КОНІ

Прамінуў непаўторна
час журботы ў палёх.
Загудзелі маторы,
ажно веце р прыглох.

Конь паш, верны наш конік,
сябра ў долі цяжкой.
Пасміхаецца комік
над табою з сахой.

Забываюць, саколік,
пра аратага з ніў,
як да трактарнай долі
ты нас хлебам карміў.

Без цябе як жылося б?
Ты гаротна іржаў
ды вазіў праз палоскі
нашу радасць і жаль.

Да млына нетаропка,
улегцы — рвеш, не ўцячы...
Трапяталі жаробкі,
на кірмаш бегучы.

Да цябе прышадалі
ў сумны час дзецюкі,
ジョンкі грывы спляталі

і кармілі з руکі.

Ды не раз маладзіцу
везучы сабе ў дом,
падзяліўся вазніца
сваім шчасцем з канём.

Слёзаў, слёзаў прадонне.
Гнёт суровай пары.
Ды былі ж у нас коні,
як бываюць сябры.

СЫНУ Ў БЕЛАСТОК

Задрыжала знячэўку асіна,
подзымух сцюжы прабег па кары.
Восень згрэбла атаву,
звязіла,
пазганяла жывёлу ў двары.

Мокры вецер ахрып, занядужаў,
над ракою лякоча вярба.
Павуцінне — апошні свой кужаль —
ткаля-весень снуе з се рабра.

Мо сумуеш, а можа, рагочаш.
Я шкадую, што ты не пры мне.
Дождж з-пад Воўпы цябе не намочыць,
вечер жлобаўскі не закране.

ДОЎГ

Хтось адыдзе, нехта развітаеща,
застанеца жменя сумных слоў.
І буслы не ўсе дамоў вяртающа
з афрыканскіх сонечных краёў.

Абарвуцца думкі чалавечыя,
згасне сон дзяячы на зары.
У жыцці няма нічога вечнага,
бо жыццё самое да пары.

Я стаю сярод налёў засеяных,
пад нагамі гнуцца бадылі.
Бацькавы слядочки ветрам звеяны,
пазатоптаны, даўно ў зямлі.

Грэліся пад шэрай стрэшкай разам мы,
смех звінёў ад раніцы ў падёх.
Так шкада — не ўсё да рэшты сказана,
не адплачаны бацькам наш доўг.

* * *

Іду сваёй сялібай неабжытай,
не спадзяюся тут сустрэць кагосць.
На танкаструнных сцебялёчках жыта
вятры зайграі мне пра маладосць.

А жыта паліваецца, расуе¹,
а зернеткі растуць адно ў адно.
У курганах ляжаць і не пачуюць
браты мае, як зазвініць яно.

¹ Расуе (*дыялект*) — красуе.

* * *

Крутавата цягнецца дарога.
Лес абапал цёманаю сцяной.
Сцежкі тупкай ледзь кранаюць ногі —
маладосць іх носіць над зямлёй.

Ззяе братаў твар, амаль дзяціны.

Я і ён.

І noch.

І родны край.

Родныя да болю каляіны
і на хмарцы месяц-каравай.

Хуцењка спяшаємся дахаты,
завідна не ўправімся аднак.
Бачыла... ў газетах... зноў гарматы...
Вечна людзям трывніца вайна.

Пра вайну зусім старыя байкі
у дзядоў. А нам бы жыць ды жыць.
Нас у свет шырокі клічупь грайкі.
Сто дарог у далечы бяжыць.

Цішыня. Ніхто ў сяле не свеціць.
Гасне зорак ператлелы жар.
Выграбае мітуслівы вецер
бохан-месяц з чорнай печы хмар.

Мы ідзём. Бадзёрым словам звонім

войнам, страху, цемрадзі на злосць.
Не заступіць гора, не дагоніць
у жытнёвым полі маладосць!

А вайна ля межаў гаманіла —
азвярэлая, агідпая жывым.
Заставаліся попел ды магілы
ды ўспаміны,
бы ахвярны дым.

Зноў успомню —
закрыччу ад болю:
— Не аддам цябе, сынок,
вайне!

Хай вайна суровая ніколі
маладосці ў полі не сажне!

АБЛОКІ

Абуджаеца родны край,
гладзяць косы вятры пералётныя.
Бохан хлеба, нібы каравай,
у ручнік матуля загортвае.

А птушыная скроль мітусня!
Завушніцы на голлі бярозаў.
Урываеца ў смех вясна
з белых дрэў, зарунелых барознаў.

Так лагодна ў вільготных палёх
вецер гладзіць русыя косы.
Гнуцца травы пад пальцамі ног,
шчэ з вясны бялюсенькіх, босых.

Аблачыны-гускі плывуць,
ўзвейна-лёгкія, з белага пуху.
Так шчымліва ўзняць галаву —
адгалоскі далёкія слухаць.

БАРАЗНА

Вярніся зноў, вясновы вецер звонкі!
І голас таты за вярсту чуваць:
— Гэй, не мыляйце, хлопцы з баразёнкі!
Сур'ёзна трэба плугам кіраваць.

Каб роўна рэзаў плуг барозны-струны,
каб не глыбока і не плытка браць.
Калі папар захееш, з добрай руні
найлепей тое ворыва відаць.

І сеяла ўся Беларусь, грала,
у хатах прала, ткала давідна
і толькі думкі новыя снавала
і душы высвабоджвала з ярма.

Аджыў наш плуг сваё жыццё пачэсна,
сярпочак пад паветкаю спачыў.
І не на лавах, на адказных крэслах
сядзяць сыны, што адышлі ад ніў.

Не плугам, яркім лазарам працуець.
Бяруць за чуб жыццёвы пералом.
Высокау энергіяй кіруюць
і пішуць самалётавым крылом.

І крыкнуць хочацца нашчадкам юным:
— Змагайцеся з няведамым смялей!
Прастайце плугам, каб барозны-струны

і ворыва не горш, як у людзей.

* * *

Шляхі жыцця — запрэжаныя коні,
гаспадароў хай слухаюць яны.
Трымайце лейцы моцна у далонях
і не мыляйце роднай баразны.

Хлопчык маленькі,
быццам світанне.
Калі вецер сонейку вочы развязжа,
яснае сопейка з хмарай прагляне,
праўду дзіцячымі вуснамі скажа.

ВЯСКОВЫ ДОМ

Вясковы дом. Тут зруб звычайны
і сіла бацькавай рукі.
Бярвенняў, высечаных дбайна,
цяжар
 прылёг на вушакі.

Глядзіць на свет,
 прапах жывіцай,
на летнім сонейку прасох,
між дрэва ветру не прабіцца —
ляжыць там туга шэры мох.

Чысцеюць сені і святаіца
да ўсіх прыветліва, з цяплом.
Тут кожны можа прыпыніцца,
хто завітае не са злом.

Хлеб пад абрусам хатні, свежы,
мядок ліpnёвы загусцеў.
Ахвотна нож акраец рэжа
і мажа мёдам для гасцей.

Сляды маіх дзядоў на лаве,
дыван з матуліных красён.
За абразамі пахнуць травы,
цвітуць юргіні пад акном.

Сагрэта вішнямі сяліба,

сцяжыннак ад суседзяў бег,
засеянай хлебам скіба
айчынных ніваў з веку ў век.

* * *

Ужо ў майм жыцці і вечарэе.
Канчаецца працоўны ясны дзень.
Яшчэ блішчыць зарой адна надзея —
сынок у сасняку не прападзе.

Цямнее. Ці была без сэрца маці:
паслала сына пашукаць бычка.
Хай спалі б думкі смелыя дзіцяці
каля прымурка цёплага бачка.

* * *

Гэткі сон, болем нат не разбуджаны.
Сонца сыпле надзеі з каўша.
На далонях тваіх натруджаных
спіць, здаецца, Радзімы душа.

Сонным сэрцам зямля пагарджае.
Людзі ж родзяцца,
каб тварыць.
Не збярэ жнівом ураджаю,
хто вясну маладую прастіць.

* * *

Праляцелі гады з разлукаю.
Туманамі боль у ваччу.
Ты раскажаш,
а я паслухаю.
Ты спытаеш, а я змаўчу.

Слоў не хопіць,
каб праўду выказаць.
Хопіць сілы — маўчаць магу.
Успаміны нярадаснай нізкаю
разбудзілі маю тугу.

МІНСК

На скрыжаванні
адвечных шляхоў
ты стаяў па-славянску
гасцінны,
напаўнялі тавары замежных купцоў
кублы, жалезныя скрыні.

Руйнавалі, палілі,
а ты паўставаў,
красаваўся,
як памяць былога.
Панаваў,
гандляваў
і сардэчна вітаў
гандляроў ля гасцінных парогаў.

Непахісны ў змаганні
і мужны ў бядзе,
калі ў грузах здаваўся памершым,
паўставаў,
быццам з ночы народжаны дзень,
малады і яшчэ прыгажэйшы.

Глянь на працу сваю,
мудры продак стары,
наша дзевяцьсотгоддніе «ўчора».
А мядзведзь жа за крокам
сачыў у бары,

як ты клаў першы камень пад горад.

Конь у гербе даўнешым
капытам грабе,
меч і шчыт — тваёй волі зарука.
«Нур фюр дойтшэ»,—
казалі чужынцы табе.
Ты ж, як быў, так і ёсць беларускі.

Шмат вады і крыві
паплыло з той пары,
і другія стаяць абеліскі.
А з металу і з пушчы
выходзяць зубры
на гасцінец асфальтавы мінскі.

У шчаслівы і благаславёны той час
з неабчэсаных смоленых брусаў
залажкы гэты горад
наш продак для нас,
для нашчадкаў сваіх,
беларусаў.

ВІЦЕБСК

Тваіх ранаў не пералічыш,
вой стары з маладым абліччам.

Нескароны ў крутай барацьбе,
акрыяў, ажыў — пакалочаны.
Нашы сэрцы імкнуцца к табе,
як калісьць на забытага веча.

Лёс шчаслівы дазволіў сынам
на шчыце тваім век свой высечы.
Ганарыцца нашчадак — дзядам
і не сто і не дзвесце — тысяча.

Жыць табе у вянку нашых сёл,
новай славай гудзэць, красавацца.
Хай к табе за святочны стол
прыйдзе мір і плённая праца.

Рэхам слоў, што вякамі гучаць
з дзён Ярылавых, як бяссмерце,
кальшы светла-русых дзяўчат,
беражы каля мужнага сэрца.

ЗЭЛЬВА

Раненым крыллем
сонейка хіліцца,
коўзае ща
і, як птушка, далоў.

Тонкім вэлюмам
дым над Зэльваю
үеца з пабеленых
каміноў.

Сцежкай асенняй,
лістотай засяянай,
з сумкамі, з кніжкамі
хлапчукі.

А над Зальвянкаю
вуды з прыманкамі,
хлопцы з каханкамі,
аблакі.

ВЕЧАРАМ

Прада мною два цені
каля дрэваў густых.
Нейкі крок летуцены,
адно сэрца ў дваіх.

Супраць нашага дома
абняліся, стаяць.
Можа, нехта знаёмы,
можа, некалі я?

Не ў нейлоне празрыстым,
як світальная мгла,
у сукенцы з батысту
я з табою ішла.

Ды цямнейшы быў россып
незаплаценых кос,
і ніжэйшы абцасік,
і вышэйшы мой рост.

Ды хіба не ўсё роўна?
Хтось жыве, нехта жыў.
Гэты ж месяц у поўні
нам абедзвюм свяціў.

Толькі лекарам першым
быў з зальвянцаў мой друг.
Мае першыя вершы
з сэрца ўпалі на брук.

ПАМЯЦЬ

Памяць —

вечны сябра,
неадступны ценъ,
непагаслых фарбаў залаты прамень,
закідае невад у мінуласць дзён —
надвячоркаў спевы,
шэпты ля вакон.

На чужыя воды, плыні, берагі,
у ліхую воддаль, маразы, снягі
цягне, цягне сетку, бачную ледзь-ледзь.
Памяць не нябожчык, і не ёй сатлець.

ЕФРАСІННЯ ПОЛАЦКАЯ

Мінуласць ляжыць надмагільным вянком
над тымі, што ў смерці застылі,
ззяе святлом праз цемру вякоў
святое імя Ефрасінні.

А доля ж была ў крывіцкіх жанчын
з кудзеляю, з прасніцай злучана.
Яна ж за асветніцкі слайны пачын
дастойна прайшла ў неўміручасць.

Ад Лады, вяснянай красуні ў бары,
ад моцы Ярылы, Стварога
зрайшла сярод вечна паганская пары
да мудрасці новай дарогу.

Яшчэ над Дзвіною старыя багі
ў сяліbach людзьмі карагодзяць,
яе ўжо прывабіў свет праўды другі,
што неслі Кірыл і Мефодзій.

У пушчы-лясы адыходзяць далей
продкаў сівых абаронцы.
Пісьменніцтва,
новая вера мацней
за ўсіх багоў грому і сонца.

Народ яшчэ даўніх мідуе багоў.
З камення ім стодзіва ставіць.

Абараняць іх у пушчах гатоў
і моц над людзьмі славіць.

Дарэмна. Другія стаяць алтары.
У Прадыславы мэта —
святыні, цэрквы, манастыры —
тагачасныя ўніверсітэты.

Вяртаецца ў край з навукай, з дабром,
братэрства і мір у ім сее.

Валодае смела князёўна пяром,
людзьмі завалодаць сумее.

Асветніца наша, духоўны ўладар,
паганства і цемру скарыла,
каб Полацк узвысіць.
На шлях яе мар
з Полацка выйшаў Скарына.

У сэрцы чарніцы палае агонь.
Падзеі тых дзён па парадку
збірае на славу народа свайго
і летапіс піша нашчадкам.

У келлі маленькой, у ціхім Сяльцы,
не марыць пра узнагароду.
Не толькі царкве яе веліч душы —
жывому народу і роду.

Адчула: народ не ўчора паўстаў.

Не заўтра канец нам прысудзяць.

З мінушчыны слайных падзеяў і спрай
мы ёсць.

Мы былі.

Мы будзем.

НАД СТАРЫМІ ДРУКАВАНЫМІ КНІГАМИ

Уладзіміру Караткевічу

Хмялеце.

Тут анігадкі ўпіщца,
гартаючы старонкі мудрых кніг.

Апавясцілі поўнач са званіцы,
і крочыць поўнач.
Вы ўсё каля іх.

Забыты скарб вяртаеце народу.
Тут болей сэрцу,
як вачам, відно.
Ні пыл вякоў, ні час
не перашкода,
калі нашчадак з продкам заадно.

Ці бачыце?
Пагас у хмарах бурых
пабляклы месяц — кованы ліхтар.

Заснуў з утомы
на мядзведжых шкурах
гасцінны і натруджаны друкар.

Варушыце вякоў старыя тайны.
Усхваляваны знайдзеным да слёз,
не чуеце,

як конь заржаў у стайні
і раздувае храпаю авёс.

Ўсё драгое, вырванае ў смерці
і ў небыцця,
што з пылу паднялі,
у гэту ноч
схавайце ў нетрах сэрца,
каб апасля апавясціць замлі.

Няхай расскажа час мінулы сённечча
нашчадкам,
што імкнуцца ўдалячынь,
пра справы слайныя Скарынаў і Мамонічаў.
Пра першы друк —
наш слайны даўні чын.

* * *

Адзінай мэты не зракуся
і сэрца мне не задрыжыць:
як жыць — дык жыць для Беларусі.
А без яе — зусім не жыць.

ЧАС

Скрыпучым возам ехаў час,
калдобістаю каляінай,
а ветах выплываў і гас,
а воз каціўся без упыну.

Уставала сонца з-за лясоў,
ішло ў зеніт па небасхіле.
А воз каціўся, конь ішоў,
дарога курчылася ў пыле.

Гарыць агонь, лясы маўчаць,
прыпалі коні да атавы.
Пара вякі ператрасаць,
перацаніць людскія справы.

Забытым трактам я іду,
ступае побач адзіната.
Шукаю вынашаных дум,
падбітых крылаў з тых узлётаў.

Іду, задуманы пілігрым,
слядоў шукаю ў каляінах.
Сюдэма йшоў Паўлюк Багрым,
сюды дамоў спяшаў Скарэна.

Няма даўно ўжо іх слядоў.
Лёг пыл на шэрыя стагоддзі.
І толькі сэнс вялікіх слоў
у нечых ранніх сэрцах бродзіць.

* * *

Я сэрца ўздым,
жыціё сваё,
і вернасць,
і ўсё, чым выміраеца любоў,
аддам табе,
пяшчотная бязмерна,
пакутная зямля маіх дзядоў.

ДВА РЭХІ

M. T.

Мы з Вамі два рэхі
 ў адным бары
ад Нарачы аж да Нёмана,
па матчынай мове, па песні сябры,
і думаем крышику падобна.

Здалося мне: рэкі плывуць назад,
гады вяртаюцца з выраю.
Стаю сярод поля, дзе дрэвы ўрад —
якую ж пуціну выберу?

Капытамі коні кранаюць зямлю,
іржуць, патрасаючы грывамі.
Я песні з асёліц сэрцам лаўлю —
тужлівяя, спеўныя, жніўныя.

Я ведаю многа песань чужых,
усё ж тыя жніўныя, родныя,
як жураўліны асенні крык,
навекі мяне запалонілі.

Шэрыя хаты пад шэранню стрэх,
шэрае беднае зрэб'е.
Шэрыя твары плачуць праз смех,
шэрыя вёсны, бясхлеб'е,

а мова, як ліра: спявае, гудзэ,
стагоддзямі вусна прадзецца.

Промнямі слоў суцяшае ў бядзе.
А мова, як сэрца, б'еща.

Слухаю, думаю... Думка адна:
людзі пакрыўджаны родныя,
просяць за іх заступіща,
аднак
сілы такія няроўныя.

Трэба змагацца.
З панамі на бой.
Трэба, як дуб, як камень.
Нашая песня
панам, як мазоль:
шкадуюць і зводзяць вякамі.

З'яўляліся хлопцы,
праз цемру вякоў
народныя раны гоячы,
за сілу адважных закляццяў і слоў
жывымі згаралі на вогнішчы.

Ірваліся ў полымя, у забыццё,
каб толькі ні плакаць, ні каяцца!
З болю на свет прыходзіць жыццё,
болем яно адкупляеца.

Гэта было ў той завейнай пары,
калі, размахнуўшыся крыламі,
Вы сталі змагацца яшчэ на зары
з народнымі вечнымі крыўдамі.

* * *

Зямля мая любая, дзень мой і нач,
водгулле песняў, у полі калоссе.
Часам ударыць аб шыбіну дождж,
сумна ля вокан вятры загалосяць.

І з заараных даўно каляін
роднага поля маёй маладосці
вырвецца часам балочы ўспамін,
даўно адышлюўшых пакліча ў госці.

У покуці, тата, цябе пасаджу,
прысядзе матуля зычлівая побач.
У сне-успаміне на вас пагляджу
і буду вас сцішана слухаць за поўнач,

* * *

За акном у сутонні
сонца нікне са стрэх.
Дождж мне вымыў далоні.
Шчокі выбеліў снег.

Ільняную кашулю
на мой змучаны стан
каб на ноч апранулі
ды паслалі дыван,

ды паклалі на ўзлесці
у старым дзірване,
каб цягучыя песні
калыхаі мяне.

* * *

Думы — коні мае вараныя,
грыва з ветрам і цокат капытаў.
Напярэймы — жывыя, зямныя,
выкрасаюцца іскры з граніту.

СЯЛЯНКА Я

Шугае позірк смела за аблокі,
што пралятаюць над гняздом майм.
Сялянка я з душой маёй шырокай
і з думкамі, як Нёмана уздым.

З цішы лясной, з тутгі і крыху з поту.
Я працу ведаю і крылля смелы ўзмах.
Мянню я на ніваў пазалоту
ўсё золата на пальцах і ў вушах.

Хтось плача, што насіў калісцы лапці
і з пугаю за статкам босы йшоў.
А мне найлепей у сялянскай хаце,
што ведае, дзе мір і дзе любоў.

Калі на сэрцы ные боль шчымлівы,
хтось адыходзіць ў невараць² з сям'і,—
нам гояць раны залатыя нівы,
палі бязмежныя.
Сяляне мы.

МЕДЗВЯДЗЁВА ФАРБА

На капитан для мужа,
на ўток і аснову,
шукала жанчына
фарбы медзведзёвай.
Гэткай незвычайнай
пражаю снавала
красны,
гэткай ніткай бабка патыкала,
не гнядой,
не бурай і не каштановай —
іменна наяўнай фарбай медзведзёвай.
І малюе мара маладой жанчыны
бурага мядзведзя ў нерушах айчынных
і вачмі прабабкі бачыць,
як у буру
валакуць мужчыны медзведзёву шкуру.
Ды па тых адважных
згасла памяць недзе,
што змагалі ў пушчы
бурага мядзведзя.
А жанчына марыць начкаю зімовай
і шукае фарбы толькі медзведзёвай.

² Невараць (*диалект*) — незваротнае.

БЕЛАРУСЫ

Беларусы ад касы.
Нам сняцца высокія травы,
пракосы, як паясы.
Касавіца для вас — забава.
Лоб у поце, лугі з расой.
Гнецца першына, зноў атава.
Размахнуща шырока касой —
маладая мужчынская справа.
Беларусы ад касы.
З асялком у кішэні кожны.
Пахіляющца каласы
з налітым зернем на пожню.
Косы звіняць у сяле,
іх клеплюць на бой пераможны.
І хлеб, бы зара, на стале,
і засек зімой не парожні.
Беларусы ад касы.
Дарогамі да світання
хлопцы з косамі йшлі ў лясы,
на бунт ішлі, на паўстанне.
Вашчыла іх вёў, Кастусь.
Звінелі ў паходах косы.
Адраджалася Беларусь
пад звон іх рашучы і востры.
Вокам сябра гляджу на касу.
Асялок кранаю рукою.
Не, на злом яе не панясу.
Няхай павісіць пад страхою.

СУСТРЭЧА

Сустрэнемся па вузкай перакладзіне.
З двух берагоў паважныя прыдзэм.
Усё, што не даткана, не дапрадзена,
я накажу табе
ў святочны дзень.
Вось толькі я забылася пра почасці.
Калі з дарогі зойдзэм
у мой дом,
я проста пасаджу цябе на покуці,
аддам на ласку майм багом.
Снуетца з песнямі лъняное прадзіва,
пасаг бы з кужалю танчэй саткаць.
Жартоўна
 кросенцы мае разладзілі,
уток заблыталі,
не разблытаць.
Я запяю табе
 пра дзіва дзіўнае,
якая ў Нёмне глыбіня,
як ноччу месячнай на воды сінія
выводзіць дзеўчына паіць каня.
А конь не слухае,
а конь бянтэжыцца,
рве цуглі срэбныя —
 дарма сныняць.
З каменняў Нёмнавых
аж іскры крэшуцца,
аж сэрца цешыцца

з таго каня.
З двух розных берагоў
на перакладзіне
сустрэнемся ў святочны добры час.
Чаго б не здужалі,
чаго б не ўладзілі,
пакінем моладзі сказаць за нас.

**2. З РАБРА
ПРЫНЯМ ОНСКІХ ВЯРБІН**

З МОЛАДДЗЮ

Апрануўшыся давідна,
падбадзёрана смехам звонкім,
вылятала мая вясна
з лёгкім ветрам наперагонкі.
Час быў дзіўны. Каля мяжы,
упрыгожанай церпкім верасам,
так часамі хацелася жыць,
а часамі і жыць не хацелася.
Трудна вочы было адараўцаць
ад вясны, да зямлі прынаднае.
Цяжка людзям было дараваць,
што яны да людзей неспагадныя.
Усё адны гуляюць і п'юць,
а другія слязамі плюскаюць.
Я і выбрала сцежку тваю,
маці-доля мая беларуская.
Ці прыходзіў у сны адчай?
Ці трымцела слязіна скупая?
Не скажу.

Свяцлае ў вачах,
калі моладзь на шлях выступае.

ВЕЧАРОВАЯ ПЕСНЯ

Дзень спахмурнеў, у полі вечарэе,
пад дрэвамі крыла начнога ўзмах.
Згасае ціха сонца, бы надзея,
адбіўшыся сумотай у вачах.

Міргаюць хатаў вечаровых вокны,
дзяявочы голас выплыў і замоўк,
разверадзіў ён успамін далёкі,
аж сэрца ўздрыганула незнарок.

Так і ў жыцці ўмірае ўсё і чэзне,
як гасне дзень натруджаны ў палёх,
і застаецца неўміручай песня —
яе красы ніхто не перамог.

* * *

У СЭРЦЫ НАДЗЕЯ, ЯК ПРОМ НІ

Зноў басонач³ іду па расе,
дзень, народжаны сонцам, вітаю.
Вечер сонца ў праменнаій красе
ўжо на раніцу выганяе.

А навокал птушыны спеў.
А здалёк на старым гарадзішчы
між лістоты разбуджаных дрэў
салавей, не сціхаючы, свішча.

Прачынаюцца паплавы,
вольны вецер балотам блукае
і паволі з роснай травы
туманы, як пасцель, складае.

Мне здаецца, зноў праз гады
у бэзам абсаджанай хаце
бачу бацьковых кроакаў сляды,
чую, як прачынаецца маці.

Зноў вясны пераможны напеў,
беласнежных галінаў у квеці.
Да кустоў, да расквечаных дрэў,
як дзяцюк, залящаецца вецер.
Закаханы вясняны настрой.
Рой пчаліны на цвет ападае.
Мы за рукі ўзяліся з табой,
вёсны даўнія зноў прыгадалі.
І чужбыя дарогі, шляхі.
Мы прайшлі іх, а думы ля Нёмна,
ля сваёй саламянай страхі.
Толькі ў сэрцы надзея, бы промні.

³ Басонач (*бъялект*) — басанож

ЗАБЫТЫ АБРАЗ

Прыгадаўся забыты абраз.
Ты пабачыў мяне першы раз,
не пускаў. З хаціны тваёй
дзікай птушкай з рук паляцела,
каб пагнаўся каханы за ёй,
за дзяўчынай, капрызнаю, смелай.

Ты дагнаў.

Дзяўочки мой смех,
непакорны, сыпаўся ў снег.

Вось такой ты жадаў удвая.
Я сказала:
— Пакуль не твая!

Я належу народу майму,
крышку ветру, крышку бярозам,
хлопцу вернаму аднаму,
што згубіў сваё сэрца і розум.

Я і замуж яшчэ не хачу,
хаты ў полі вятрам не кіну.
Першы раз ты такое пачуў
ад вясковай вясёлай дзяўчыны.

Адказаў мне: — І я беларус.
І глынуй на чужыне гора,
і нясу непасільны той груз,

і хачу, каб ты была поруч.

Моцна сціснуў мае далоні...
Нас павезлі да шлюбу коні.
...Ходзяць людзі мяне суцяшаць.
Я не веру разлучніцы-смерці.
Засталася ж твая душа.
Нашы думкі ў майм толькі сэрцы.

* * *

Словам ці затоеным маўчаннем,
думкамі, што йдуць з маймі ў такт,
адгані з чала мне боль адчайны —
з ім сама не спраўлюся ніяк...

Бы ў часы сяброўскае сустрэчы,
як ішлі мы поруч праз сяло,
расскажы мне аб харошым нечым,
каб зусім ад сэрца адлягло.

Не шукаю я ў людзей апоры,
іншаму магу дапамагчы.
Гэта ўзлёт мой прыпыніўся з гора
і таму са мною памаўчы...

У ХВІЛІНУ БОЛЮ

Беласнежныя гусі лятуць над аблокі.
Лёгка гойдаюць хмары над полем вятры.
З наднямонскіх крыніц маёй песні вытокі.
На зямлі беларускай

мае алтары.

Дрэвы ў роснай красе,
птушкі гнездзяцца ў голлі,
шчабятаннем вітаюць:
ци я гэты госьць?

На маўклівым, адвечным,
пагораным полі
баразной прываліла маю маладосць.

Слёз, надзеяў
у глебу пасяяна зерне.
Джаліць сэрца мне боль,
як гадзючын укус.
Памяняла спакой
на адданасць і вернасць
за цябе,
о, матуля мая Беларусь!

Дзівіць сёстраў, братоў
сэрца кволага мяккасць.
Не параніў бы крылы суровы мой лёс.
У цяжкую хвіліну мне трэба паплакаць.

Я жанчына, жанчына...

Жанчыны са слёз.

Можна вынесці гора,
стрываць небяспеку.
Перацерпець.

Глыкнуць з поўных прыгаршчаў лек.
Але гэтак баліць, што не плакаць мне нельга.
Утрымаецца камень, не жывы чалавек.

Мне даводзілася
з боспрытуллем змагацца.
Як баліць,
не ратунак слязіна,

не лек...

Без гарачай слязіны як з мілым расстацца,
калі гэта расстанне назаўсёды?
Навек?

* * *

Ты маладосць прыпамінаеш нечым —
вятры ў палёх,
трываласць дужых дрэў
і моц зямлі —
дзяцюк шыракаплечы,
што мне руку
на сваім твары грэў.

* * *

Славяцца людзі гуманнасцю спраў.
Не сілай, а веліччу сэрца.

Хто ў хвіліну цяжкую руку мне падаў,
той братам навек застанецца.

* * *

У забыцці.
Мяне ніхто не чуе.
Насупраць ветру я адна стаю.
У марах толькі тое,
што люблю я,
і песні, што ў душы без слоў пяю.

Ля вокнаў шчырыя шчабечуць птушкі,
махае бусел крыламі здалёк,
маланкай сіній асвятляе душы
сярод калосся ў полі васілёк.

Не, не адна.
Мле хмары з паднябесся
зліваюць ціхі дожджык на загон.
На голі дрэў снует вятрыска песню,
яе звіаю і праду, як лён.

* * *

Хтось адыходзіць ад нас назаўсёды,
слёз не стрымаць,
але плакаць нам нельга.
Так адплываюць рэчышчам воды
у акіян, бясконца разлеглы.

Свет, бы пажатая восенню пожня,
шмат тут падцятага ўпала калосся.
Зернем у глебу асыпаўся кожны,
каб узысці
і жыщё не звялося.

НЕ ГЛЯДЗІ НА МЯНЕ СУМНЫМ ПОЗІРКАМ

Сані шпарка лятуць, нач з марозікам,
ў ясным небе павіс маладзік.
Не глядзі на мяне сумным позіркам,
прынныніўшы затоены крык.

Думы — птушкі мае пералётныя
зоры-семя дзяյубуць на таку.
Снег нам выслаў дарогі палотнамі,
а марозік цалуе ў шчаку.

Разам мы, як пры першай сустрэчы.
Не сатлела зарава слоў.
Шлях пад намі прываблівы —
Млечны,
перед намі —
дарога дамоў.

* * *

Хай славіцца наш беларускі род,
душой з вясны і воляю са сталі,
каб з гнёздаў нам не пеўнікі на плот,
а горда арляняты выляталі!

* * *

Ні ў багацці вялікім, ні ў беднасці,
а ў дружнай сям'і ля стала
жылі б мы ў харошай еднасці —
долі людской хвала.

Вясною хай сонейка свеціць,
рунеюць буйна палі.
Зямлі мы адвечнай дзеци,
нам хораша жыць на зямлі.

МАЛАДЗІК

Не спыняй, не кліч мяне за зоры,
я хаджу басонач па зямлі.
З паплавоў, што над ракою, хорам
мне вятры настурач загулі.

Мые твар у цымянай ручайні
адзінокі кволы маладзік,
з ціхай хаты выбегла дзяўчына,
на далонях вынесла ручнік.

Вышыты рабінкаю па белым,
перастелай, бы чырвоны жар.
Кроны дрэў лістотай шапацелі,
месяц пахілі ў задумны твар.

Час дамоў, зачыніць маці дзвёры,
спрацаваная сям'я засне.
Маладзік — свавольнік лёгкаверы.
Вечер зноў заблытаўся ў касе.

Незнароку белаю рукою
дзеўчына касу перапляла.
Затужыла песня за ракою,
уздыхнула сонная зямля.

Месяц плаваў па нябесным лоне
адзінокім зораным шляхом,
не прыпаў ablіччам да далоняў
і не выщер твару ручніком.

КРЫЛАТАСЦЬ

Кожны сябра крылаты свой ведае шлях,
неабмежны, ясны, да неба,
і куды скіраваць крылля вольнага ўзмах —
павучаць крылатых не трэба.

Быць сабой, нібы дужая птушка, расці —
ці гарачы поўдзень, ці восень.
Не пратоптанай вузкай сцяжынкай пайсці,
а ляцець, куды думкі заносяць.
Знаем святасць гнязда. Сілай зверылі лёт.
Непахісныя продкаў законы.
Ёсць у нашай крыві прага новых высот.
А напрамак да родных загонаў.

* * *

Не аўтобусам выпадковым
ехаць больш або менш мінут,—
я хачу, каб звінелі падковы
аб прамерзлы студзеньскі грунт.

У снягі, як у белую пену,
ветрам збітую ля дарог,
уразаліся сані спеўна,
летучы пад гасцінны парог.

І паверыць, у што не верыцца.
І не выпіць ні кроплі страху.
І падужацца зноў з мяцеліцай
на крамністым жыццёвым шляху,

* * *

Мудрасць спелую сівых вякоў
п'ю з народных жывых крыніцаў.
Паважаю чужых багоў.
Ды прывыкла сваім маліцца.

САРОКА

Скакала сарока,
чорна-белабока,
па кусце.

Скакала, чакала,
знекуль выглядала
 ўсё гасцей.
Вецер горна ўсхліваў,
прыгаршчамі съпаў
 снег на двор,
 заносіў дарогі,
засытаў парогі
 у дакор.

А яна скакала,
на шлях пазірала:
 будзе госьць!
Гурбы снегавыя,
коні вараныя —
 едзе хтосьць!
Рогат, смех на санях,
коні з кутасамі,
 стрэл біча.
Выйдзі, гаспадарык,
з сонейкам па твары
 іх страчаць.

Махала сарока,
чорна-белабока,
 хвосцікам,
скакала, кружыла
ды наваражыла
 госцейкаў.

ГАСЦІНА

Калі палеткі ад жніва астыінуць,
як ляжа сум асенні на лугі,
захочацца ў сялянскую гасціну
на верасовы мёд і пірагі.

Тут п'юць з прынукаю:
— І на здароўе!
П'е гаспадар
і п'е няволынік-госць.
Плывуць застоллем шчырыя размовы,
людскія сэрцы свецяцца наскроў.

І я тут п'ю з вялікай насалодай.
П'ю давідна, да пеўнікаў,
да дня.
Не з чаркі — з сэрца роднага народа,
пяюня-мова,
п'ю цябе да дна.

РАНІЦА

Сонейка.
Клёкат бусліхі.
Грабельніцы — на сенажаць.
З хаты выходжу паціху,
каб, раніцы не спужаць,

Яна ля майго парога,
свежая, у расе.
Вецер з шырокіх разлогаў
пах чабаровы нясе.

Лісцем галлё трапеча.
Зазелянеў мурог.
Боязна траўку скалечыць
міжвольным дотыкам ног.

Стаю на парозе.
Смяюся.
На шкле заламаўся прамень.
Галёкае з ніё Беларусі
нованараджаны дзень.

* * *

Гартаваны працоўнымі днямі,
дух ад ветру ўзмацнеў,
акрэп.
Найсмачнейшы —
зароблены хлеб
маладымі сваімі рукамі.

Як ні многа ў юнацтве
патрэб,
з добрых спраў
добраы лёс прадзецца.

Што за гонар —
накроіць хлеб
добрым людзям

ад шчырага сэрца.

ЯК БАЦЬКА ЧАКАЕ СЫНОЎ...

Ноч разгарнула бяззорны плашч,
Стукае голлем аб стрэху вішня.
Вечер і холад.
І дождёк, як плач,
звоніць у вокны хаты зацішнай.

Нехта спазніўся, нехта прамок.
Сушыцца хустка.
Варыцца страва.
У хаце не ўсе, яшчэ сына здалёк
бацька чакае, прысейшы па лаву.

Пэўна што прыйдзе, абы толькі змог,
ветру насупраць, на злосць непагодзе.
Калі бацька стары чакае ў дзвярох,
нанач дахаты сыны папрыходзяць.

Бо бацька і маці і родная мова,
узнятая к славе амаль з небыцця,
паэтаў натхнённым і велічным словам,
для беларусаў — пытанне жыцця.

ВЕЧАР ЖЫЦЦЯ

Вечар жыцця ўжо ступіў на парог,
моўчкі да нас прабірае ѡца ў сені.
Ляснуў знячэўку ля клямкі замок,
уздрыгануліся вушы сценаў.

У нечы кафлянай паленне трашчыць,
сум і цяпло, цішыня па пакоях.
Верная хатка старая стаіць,
вечар вартуе і рэшткі спакою.

Кніжкі навокал, душы дабрыня,
ціха прысела за стол чалавечнасць.
Дзесь за дзвярамі грыміць мітусня,
якая ўжо сталаму сэрцу пярэчыць.

Сцішана боль адплывае з душы.
Хата — прыпынак роднае мовы,
веры, што покуль народ будзе жыць,
мова прыдасца для шчырай размовы.

ПЕСНЯ

Хай песня будзе, як песня.
Ганаровы ў песні ўдзел:
яна не папітак прэсны,
а самы моцны хмель.

Клёкат душы неспакойнай,
у сэрцы затоены боль.
З песняю, як са зброяй,
выходжу ў няроўны бой.

Песня — дыван мой росны,
наднёманскі сівы сказ.
Мае беларускія кросны,
каб думаў палотны ткаць.

Песня — душа мая ў слове.
Сабраны бацькамі пасаг,
іх мудрасці сівагаловай
не сцерты гадамі знак.

Нясу яе бездарожжам
у галаве сівой.
Каб толькі не страціць, крыій божа,
ноты адвечнай сваёй.

* * *

Не трактарам, што агуашальным гулам
збудзіў, узбудараражкы ў цаліну,—
слоў лемяшом загон я закранула,
і зерня жменю кінула ў раллю.

Не буду я. Зярніты ўзыдуць, можа.
Да новых дзён унукі дажывуць.
Мы зжалі боль.
А маладое збожжа
на родных нівах хай яны пажнуць.

* * *

На зоры глядзець немагчыма.
Мігцяць з-за хмары, быццам дым,
і свеціцца месяц-лучына
на прыпечку неба глухім.

ЖАНОЧЫ КЛОПАТ

З маладых дзяўчых гадоў
слайлю меч, паважаю кудзелю,
змест з-пад сэрца вырваных слоў,
народа жыццё і надзеі.

Наша доля — кудзеля, лён,
нітку віць з недапрадзенай шпулі,
вартаваць адвечны агонь —
казкі, песні забытай бабулі.

Дом — адвечная. доля жанчын.
А ў час, дяя народа грозны,
ў нас мужчыны ўздымалі мячы
ў абароне краіны і гнёздаў.

Ў кволых пальцах мяча не ўтрымаць,
меч — для дужых мужчынскіх далоняў.
Нараджаць нам, не забіваць,
ўзгадаваўшым жыццё ў сваім лоне.

Усё ж апора мы, брацця, пры вас,
ў цяжкой долі надзейная помач.
Здзекі лёсу не ўмее м стрываць,
у бядзе здолъны выстаяць поруч.

Сэрцам мёртвых патрапім збудзіць,
і агонь ажывіць ў папялішчах,
і, як Лада, аддана любіць

свае пушчы, свае гарадзішчы.

Грознай лютасці ведаем сеч
і ў адчаі ля вас не застогнем.
Калі з рук ваших выпадзе меч,
мы падымем яго ў абароне.

Нараджаць нам, не забіваць.
Ў нас мужчыны дубы, мы — лозы.
Ўсё ж гатовы мы львіцамі стаць,
калі нішчаць зямлю нам і гнёзды.

СОН

Зоры гамоняць таемнай гамонкаю,
вецер шапоча ў кустах.
Рвецца і рвецца нітачка тонкая
ў кволых нядужкых руках.

Жар ператлеў пад засланкай шэраю,
з вечара свет не гарыць.
Стыне памалу саганчык з вячераю,
бабка стамілася, спіць...

Можа, здающа ёй межанькі росныя,
птушкаю хоча ўзляцець,
хоча вярнуцца да дзён, дзе з пракосамі
смела ваюе каец.

Станам і ростам мог мерацца з топалем,
чубам — з пракосамі траў.
Поту гарачага срэбныя кропелькі
подзымухам вецер сціраў.

Люба было завіхацца з грабелькамі,
смехам звінець маладым,
люба было прыбірацца нядзелькаю
з думкай дзявочай аб ім.

Клічуць музыкі бубнам, гармонікам,
танцамі, блізкасцю рук,
песняю сэрца, тугой неўгамоннаю,

кліча разгойданы круг.

Ззяе галоўка стужкамі, косамі,
шчокі і вусны, як мак,
скачуць пад музыку ножанькі босья,
яркі мігціць андарак.

Ў танцы на руکі, каханыя, мужныя,
лёгенька клоніцца стан.
Русыя косы з галоўкі закружанай
ўпалі яму на капитан.

...Недзе цвыркун распляяўся у трэшчыне,
месячык выплыў з-за хмар.
Сняцца бабулі пракосы над рэчкаю,
циха ўсміхаецца твар.

ЯВАР З ВЕТРАМ ХІЛІУСЯ

Явар з ветрам хіліўся
буйным чубам далоў,
у свеце сын загубіўся,
зараз едзе дамоў.

Ён ляціць да старонкі,
як вясной журайлі,
без дзяцей і без жонкі,
верны толькі зямлі.

А бацькі перад хатай,
як сям'я галубкоў.

— Адкажы, мілы тата,
дзе ты маму знайшоў.
Вось такую, што прала
лён на верацяне,
што ў бядзе пацяшала
і цябе і мяне.

Што зямлю засявала,
калі ты ваяваў,
і дабру навучала,
калі я падрастаў.

Словы мамы, як з мёду,
вочы — сонечны свет,
колькі любасці шчодрай,
мудрых лекаў ад бед.
Многа даляў праехаў,
многа сцежак прайшоў,
як матуля, дзяўчыны

анідзе не знайшоў.

— Выбраў я маладую
праз дзве хаты з сяла.
Гэткіх здатных гадуе
толькі наша зямля.

* * *

Зноў па шыфераў дождж бубніць.
Шапаціць па страсе саламянай.
Разагналіся дні — не спыніць,
безупынна нясуць у нязнанасць.
Дум разгойданых не суняць,
па-льняному іх лад прадзецца.
Як высока сынам не лятаць,
іх зямное пры іх застанецца.
Засяваць — дзядоў запавет.
Гладзіць воблік зямлі, не калечыць.
Трэ пакінуць такі на ёй след,
каб сказалі аб ім — чалавечы.

* * *

Час, бы нітка льняная, прадзеца
днямі, месяцамі і няўпынна.
Усё, што сёння трывожным здаецца,
заўтра стане малым успамінам.

ВЕЦЕР НІВЫ КАЛЬША

Вечер нівы кальша,
сіні лён, цёмны лес.
І зямля, быщам кніжка,
адкрывае свой змест.
Накланяюцца ў ногі
грывы сочных траў.
Хтось араў тут разлогі,
нехта сцежкі праклаў.
Зарастаюць курганы,
б'юць пабегі з камля.
То залечвае раны
пасля войнаў зямля.
Дождж ёй воблік змывае,
беллю снег замяце.
Як зіма — спачывае,
а вясной зацвіце.
Невад сініх азёраў
ноччу з неба, як з дна,
ловіць цымянныя зоры
і кальша да дня.

* * *

Розна бывае ў жыцці і ў полі.
У людзей і ў прыроды патрэба адна:
нараджаща, расці, расцвітаць без патолі,
покуль вясна.
Юных стагоддзяў вецер адчайны.
Засяваем, кахаем, чакаем пары.
Страты заўчасна, дарма падлічаюць.
Зноўку вясна. Цяплеюць вятры.

ЛЁТ

Конь буланы, сядзёлка,
лёгка ногі — у стрэмя,
з жураўлямі гаворка,
ў вочы ветру бярэмя.

А насустрach бярозы,
цёмны лес і паляны.
Лёс бязлітасны, грозны,
шчэ пакуль што нязнаны.

Коні — чорныя хмары
па нябёсным дзядзінцы
капытамі кранаюць
камяні на гасцінцы.

Хмары бліскаюць, грозяць.
Конь у дзёрзкім разгоне.
Я сціскаю паводдзе.
Толькі ногі ў страмёнах.

Вецер хмары разгушкаў.
Страху быццам не стала.
— Ах, дачушча, дачушка,
ледзь каня не загнала.

ДАМОЎ

Дамоў — на маствочак калінавы
рванеш — гатовы ізноў
падняцца, бадай, па-буслінаму
клякочучы песні з палёў.

Дамоў — гэта сэрцам да сэрца.
Дабрыдзень, мая маладосць!
Душой акрыяць, адагрэцца
і словам сагрэць кагось.

Тут хлеба акраец, як мёд.
Падушка, як пух лебядзіны.
Бацькі.
І магілы.
І род.
Зямлі сваёй подых глыбінны.

ПЯТРУ КЛІМ УКУ

1

Хлопча палескі, з харошых найлепшы,
што вылецеў к сонцу з дрымотных балотаў.
Скуль мне уязць дасканалыя вершы,
вартыя гэтак далёкіх палётаў?

То ж Беларусь наша
ў хустачцы белай,
можа, ў квяцістай святочнымі днямі,
узгадаваць свайго сына сумела,—
ўзвіўся арлом з дарагімі сябрамі.

Шмат сілы ў зямлі
і шмат у народзе.
Жывём мы пачэсна
з надзеі і працы.
Шчодра палёткі жытнёвыя родзяць.
Высока ўмеюць сыны падымацца.

Дзякую, што наш ты з палескае вёскі,
слаўна ўзляцеў і щчасліва вярнуўся.
Дзякую, што ў сэрцы адданым, сыноўскім,
насіў ты і носіш імя Беларусі.

2

Сын хлебаробаў палескіх і ўнук,
годнасць
і гордасць роднага краю,

зноў у палёце

наш Пётра Клімук,
зноўку барозны ўвысь пракладае.

Застыў у трывожным чаканні народ,
матчына сэрца лякоча

і млее,

смелы,

высокі падзіва палёт,
такога і ў снах паляшук не лялеяў.

З плутам учора прайшлі па зямлі,
не раз наравістых закілзвалі коней,
а сённечы ў космас вядуць караблі
упэўненай сілай сялянскіх далоняў.

Блізкі нам той,
хто дзеліць палёт,
разам глядзіць па касмічнае ззянне.
Скажы яму, хлопча,
які мы народ
і перадай ад усіх прывітанне.

Хай з лёгкай тваёй і шчаслівай руکі
на гонар і радасць роднага краю
з вёсак выходзіць палешуки.
Хай у палётах цябе даганяюць.

КАСТУСЬ КАЛІНОЎСКІ

Калі ў бой на змаганне з катам
выйшаў наш адважны Кастусь,
за плячамі ён меў занадта
мала вёснаў

і меў Беларусь.

Меў Кастусь свой адвечны, сярмяжны,
прагны шчасця, працоўны народ.
Толькі волі жадаў недасяжнай —
нагароды з усіх нагарод.

Боль і путы, чужацкая цемра,
лад чужы, здзек чужы,
цар і пан.

Толькі ў сэрцы, як вогнішча, вера,
што народ будзе сам сабе пан.

Толькі сіла

ў Яські з-пад Вільні
палымяных завостраных слоў
ды пад шэраю світкаю крылле,
і размах, бы вясной у арлоў.

О, свабода! Тварыла дзівосы —
змагара-каваля са слугі.
Ты ваstryла сялянскія косы
у гарніле адчаю, туті.

ЧАС ЗУБАМІ КЛАЦАЕ Ў ЗАСТРЭШШЫ

Час зубамі елацае ў застрэшшы.

Час не ведае,

што хоча сам.

Я ў яго сышчу,

што мне належыць,

і табе, зямля мая, аддам.

Буду ведаць,

што жыву не марна,

калі праўда ў песні прарасце,

пашыхуе⁴ ўсё з рукі ахварна,

што ад сэрца,

тое зацвіце.

Слёз гаручых гарцамі не мераю.

Не скупая,

сілы не лічу.

Кроочу ўперад,

спадзяюся, веру:

што пазычыла, усё сышчу.

І аддам Радзіме.

* * *

Радасць, як вецер.

Каханне, як госць.

Дасягнутасць шчасця

ўжо шчасцем не ёсць.

⁴ Пашыхуе (*разм.*) — давядзя да ладу

ЛЮТЫ

Холад люты да касцей праймае,
аж за душу лапамі бярэ.
Стыне ўсюды, мерзне, замярзае.
Ходзіць важна люты па дварэ.

Смех і грэх.
А колкі фанабэрый.
Без кажушка цераз двор не ход.
Заінелі шыбы, нават дзвёры.
За парогам стыне галалёд.

Люты-дзъмуты:
— Паваюю з вами.
Вы сягоння ўсе ў маіх руках!

За плячамі — сакавік з братамі
сেюць у прастор вясновы пах.

БЕЛАВЕЖА

У Белавежу ўвайшла, нібы ў храм.
Стромкіх дрэваў
маўчаць калоны.
На кары каля шраму шрам,
бы счарнелі старыя іконы.

Кроплі смольныя,
нібы перлы.
Кроны
купал неба падперлі.
Пахіліся долу кусты.
Пах ядоўцу густы,
густы.

Ціха тут, толькі сэрца стук.
Тут касуля прывыкла да рук.

Жар суніцаў — кроў з нечай раны,
незагоенай, набалелай.
Узлятае бусел з паляны —
падалося —
як кужаль белы.
Зубр на мох, бы ягнё, прылёг
ля бярозаў у белай адзежы.

Калі недзе існуе бог,
тут ён, пэўна, у Белавежы.

НА СУТОННІ

Добры вечар у хату.
З зацярушаных дрэў
сцюжай іней кудлаты
мне на сэрца асеў.
Тут агонь наш у печы.
Жар, якому не стлець.
Цеплынёю спрадвечнай
мне б душу адагрэць.
На дыван паўзірацца,
слова шчырае ўчуць.
Адпачыць после працы
ў шчырай хаце хачу.

Дрэмле вечар на лавах.
Рэй дзіцячы прыщіх.
После снежных завалаў
адпачыну пры іх.

* * *

Сумна сягоння.
На плечы веция
накінуй вецер
хустку сутоння.

Месяц не свеціць,
згубіўся недзе
ў цёмнаблакітнага неба прадонне.

Пагаслі вокны.
У поцемку зрэбным
стаяць натруженыя сялібы.

Выплеснуў вецер
з прадоння неба
на грудзі хмараў
месяц,
як рыбу.

* * *

Я ад зямелькі крыллем адштурхнуся
і абліну ў палёце чорны жах.
Лячу душой са сцежак Беларусі
на недасяжны, паднебны шлях.

Унізе бор пад ветрам студзіць шаты.
Уверсе noch запальвае агні.
Свая туга, свае шляхі ў крылатых.
І праўды след яснейшы з вышыні.

ПА-БЕЛАРУСКУ

Задумана стаяць на ўзлессі хвоі.
Вятры з бярозаў лісце замялі.
Нам дорага заўсёды ўсё жывое,
што побач з намі дыша на зямлі.

Равуць зубры, як продкі навучылі.
Сівую пражу павукі прадуць.
Арол у хмараҳ распраўляе крылы,
каб даляцець да мэты вольных дум.

І добра так бывае ў свеце, строга.
І нельга кідаць лёс на самацёк.
Свой шлях у кожнага, свая дарога,
праверана вякамі і жыццём.

З дабром да роду, з ласкай да суседзяў —
ад прадзедаў парадак на зямлі,
Шурпатасці, усе памылкі, беды
вякі даўно нам з душаў саскраблі.

І гонар свой — не трэба нам благога.
І звычай свой па-людску жыць з людзьмі.
Дабро сваё, не трэба нам чужога.
І будзе ўсё. Бо з працевітых мы.

Зжынаем хлеб. Гадуем скібу-скварку,
Не ворагі, сябры ў нас навакол.
Умеем хороша разладзіць сварку:
— Сядайце, госцейкі, за наш гасцінны стол!

ВЕРАСЕНЬ

Верасень у тумане
бульбяны, багаты.
Вечер яблыні гне,
абтрасае ля хаты.

Дзед прылёг на мурог
і атавы не косіць,
з дрэў яму каля ног
сыпле золата восянь.

Каб жа сілу збярог,
назбіраў бы са жменю
срэбра-медзі з дарог,
каб звінела ў кішэні,

ды пайшоў бы да той,
што як ранак, смяеца,
што забрала спакой
ды прывабіла сэрца.

Было б меней гадоў,
як тады, як калісьці,
закружыліся б з ёй,
бы асенняе лісце.

Была сонейкам, ласкай,
абразком маляваным,
чарадзейкаю-казкай,

песняй недаспяванай,

зоркай педачаканай,
з недажатай палоскі
анікім не сарванай
польнай ружай ля вёскі.

Уздыхнуў аб пары,
як прыдумваў забаву.
Растрасаюць вятры
па пракосах атаву.

Галавы не падняць.
Небаскіл, як сляза...
І шуміць сенажаць,
адзвінела каса.

...Кажуць, блудзіць душа
па балотах, імшары,
як памрэш загадзя
ад няздзеісненай мары.

СЫН И МАТУЛЯ

Адплывалі няўпынна ў вечнасць дзеі быцця.
Гадавала жанчына каля сэрца дзіця.

Спавіала пяшчотай, сагравала дабром,
шчырых думак палётам,
што плылі з малаком.

Вырас любы саколік — дрэнным людзям дакор.
Ясным чубам да столі,
шчырым сэрцам да зор.

Сны юнацкія сняцца, боль душу закрануў.
— Не сумуй, мая маці,
што пакінуў адну.

Твае вочы — світанне, твае рукі — цяпло.
Без цябе ні кахання, ні жыцця б не было.

Але мне, маладому,
што ля рук тваіх рос,
захацелася грому з недасяжных нябёс.

* * *

Мне патрэбны бор стары сасновы,
дзе на рукі сочыцца жывіца.
Мне патрэбна роднай чыстай мовы
з сырадоем у сяле напіцца.
Слоў айчынных,
слоў сардэчных жменю,
мудрасці мінульых пакаленняў.
Цепельні суседскае сустрэчы,
хаты ціхай, добрай,
мірнай працы.
І адпосін шчырых, чалавечых.
Быць людзьмі.
Не толькі імі звацца.

РАЗВІТАЛЬНА ЗАПЛАКАЛА ВОСЕНЬ

Развітальна заплакала восень,
кроплі слёз на майм акне,
ветру вольнага хор стогаласы
ў чыстым полі сумуе па мне.

Я з раёнін, дзе туманна і сіне,
вольна сэрцу, прасторна для дум.
Гасіць восень дажджамі касымі
жар рабінаў.
Сячэ лебяду.

З урадлівых засеяных гоняў,
з чыстых рэк,
што ўвабралі ў плынь
ліёні слёз сялянак прыгонных
і няволі агорклы палын.

З беларускай учэпітай гліны
і з рабра прынямонскіх вярбін,
я галінка ля белага тыну
незабыўных адвечных святынь.

Маё сэрца з зямлёю зраслося.
Калі восень бярозы сагне,
ветру вольнага хор стогалосы
ў чыстым полі сумуе па мне.

ХМАРЫ

Неба бяскрайняе,
неба над хатамі.
Сунуцца хмары ляніва угары,
нібы кудлатыя і барадатыя,
выйшлі на вольную пашу зубры.

Кінулі дом свой —
пушчу адвечную,
выйшлі з гушчэчы,
нібы з даўніны,
каб нагадаць па дарозе сустрэчным —
шчэ ў нетрах равуць начамі яны.

* * *

А вясна жыцця дайная, дружная.
Засмяялася сонца ўгары.
Белы снег, як палотнішчы кужалю,
у сувой згартуюць вятры.
Птушкі з выраю.
Ты не са мною
і дарма цябе ў хату чакаць.
І душы маёй не загоіць
распагоджаны спеў жаўрука.

* * *

Зіхаціць за сцяною чаротаў
накрух малены Нёмана абрус.
Што спыпяе думак узлёты,
я пакіну, як цаяжкі груз.

Песня, песня, народная ліра.
Я з кайданаў яе ўзняла.
Што ніnota — адкрытаасьць і шчырасць.
Скарб адзін — дарагая зямля.

У НАС

Вочы мае сонныя.
Сны на вейках.
Не заспалі сонейка,
салавейка.

З ручніком кужэльным,
каб памыцца
ранняю расою,—
да крыніцы.

Быдла за ваколіцу.
На прастор дзеци.
Жыта ў пояс клоніцца.
Вее вецер.

На льняным настольніку
хлеб духмяны.
Сыр, аладкі на століку
да смятаны.

Дык яшчэ з прынукаю,
як вядзецца:
- Ешце, еще, госцікі,
бо ад сэрца.

ВЕРШ

Народ паважаеш, адкрыта жывеш —
прыходзіць натхненне ад шчодрага сэрца.
З маленькіх пачуццяў не зродзіцца верш,
як з пустога вядзерца вада не нальеца.

Шмат чаго трэба ў душу увабраць.
Там змесціцца больш, як у наших далонях.
Зачэрпнуць з крыніцы святла і добра —
хай наша мінулась праз вершы гамоніць.

Пісаць пра мінулась — не крочыць назад.
Пісаць пра сучаснасць — не рвацца наперад,
Трэба ў паэму жыццё нанізаць —
зважыць былое, у заўтра паверыць.

Вершы пісаць, як любіць і цярпець.
З праўдаю лёс залучыць назаўсёды.
Не ўчора пачатак,
не заўтра канец
падзеям і думкам-узлётным народа.

ЗЯМЛЯ

* * *

О, зямля!
Сноў сялянскіх калыска,
беларуская наша доля.
Ты, як маці, нам родная, блізкая.
Наша поле, шырокое поле.

Ные сэрца соладка-соладка,
маладзенькая грыва руні,
і палеткаў бяскрайніх золата,
і тарпіны снапоў на гумнах.

Ужо арэм і жнем мы машынамі,
нават дзічак не абмінаем.
Ты ж цвіцеш, як цвіла, шыпшинаю,
ты шуміш тапалёвым гаем.

Мы аднымі дажджамі змытыя,
мы са сцюжы,
з нялёгкай долі,
з родных песьень,
з палеткаў жыта мы.
Урадлівае наша поле.

Верны будзъ слову,
якім Купала,
прапор народны,
сэрцы ўзварушыў.

Верны будзъ слову,
якое ўпала
з матчыных вуснаў,
як з неба,
 ў душу.

* * *

Толькі чистыя сэрцы пяюць.
Толькі птушкі, вітаючы сонца,
ды калі свае гнёзды ўюць,
звоняць песнямі ў неба бясконца.

Гэта подзымух жывучай вясны,
ясных промняў няўлоўная жменя
прабудзіла кругом галасы
маладосці, сілы, квітнення.

Сум праходзіць мінулай зімы,
заміраюць нягody жыщё выяя,
падымаетца радасць з зямлі,
сакавіцкім паве вам адноўленай.

Сіла крылаў не знае граніц,
абмінаючы сцежкі глухія,
п'е душа з першародных крыніц
беларускай адвечнай стыхіі.

Вырываецца песня ў свет
моцнай прагай добра і свабоды
за птушынымі песнямі ўслед.
І паэты птушынага роду.

КРЫНІЦЫ

У бязмежную эру касмічную,
бы ў сівую пару лучын,
б'е празора вада крынічная,
абмываючы пяткі вярбін.

Той, хто зведаў
палётаў кружэнні,
далъ міжзорных шляхоў без граніц,
нахіліўся, глыкнуў са жмені,
каб шылінкі ў яе не ўраніць.

Як бы высака мы ні ўзляталі,
як далёка б мы ні былі,
нас да вербаў крынічкі вярталі.
Мы юнацтва з крынічак пілі.

ВЕЦЕР

За вокнамі дождж,

 не бадзёры, не звонкі,
плакаў, аб тым нат не знаў.

Вечер рабіны чырвонае гронкі,
як пацеркі, перабіраў.

Сэрца трапеча ў нясталага ветру:
— Красуня, суцеш,

 супакой.

Чаму не злажыла каравая ў летам,
я ажаніўся б з табой.

А то заручыўся з бялявай бярозкай,
косы ёй плёў давідна,
верна чакала абдымкаў за вёскай,
сёння без лісця яна.

Гутаркі ветру былі не сумесныя.
Зазіхацела рабіна красой
і засталася асенняй нявестаю,
ジョンкаю нічый.

3. АД ГЛЫБОКІХ ВЕКАВЫХ КАРЭННЯЎ МАЛАДЫЯ ПАРОСТКІ РАСТУЦЬ

БУСЛЫ

Ходзяць госці — буслы на даліне.

Скуль да нас прыляцелі,
сябры?

Крэкчуць жабы на дождж

ў лугавіне,

салай заспяваліў бары.

Смела, буслікі, лётайце дома,
віце гнёзды бліжэй каля нас.

Ў нас усё, як даўней, па-старому,
хоцы і новы,
як кажуць, час.

Можа, крыху інакшую звонкую,
па-старому каб вас прывітаць,
мы зацянем на дрэва баронку,
каб лягчэй вам гняздо будаваць.

Гэтак многа шырокіх дарогаў.

Нам мілей даль падёў і лясы,
дзе вякамі да нашых парогаў
прылітаюць на весну буслы.

СМАГА

Жывым струменем з нетраў б'е
халодная, бы лёд,
крыніца.

Як праўду,

чэрпаю яе

з зямлі што мне не чужаніца.

Цячэ вадзіца проста ў збан.

А пэўна што лягчэй ўдвое,
паволі адкруціўши кран,
напоўніць конаўкі вадою.

Пайду насуперак вятроў
насустрач ніў і польных макаў
пад ценем ліпаў і дубоў
па воду тую,
што да смаку.

ВАЙНОЙ

Сэрца маці начамі не спіць,
лекаціць, як зыманы⁵ голуб.
Сэрца маці за ўсіх баліць.
Белізна пакрывае голаў.

Нарадзіць,
карміць,
гадаваць.

Чуць іх голас, бачыць усюды
і вайне на няміласць аддаць
ды чакаць чорнай весткі ці цуду.

Хмарай зноў груганам кружыць
над пабоішчам.
Тлець папялішчам.
Як жа зроблена мала,
каб жыць.
Як жа зроблена многа,
каб нішчыць.

* * *

Свішча вецер ашалела, востра,
хлешча гордую душу маю.
З непагодай у адзінaborстве
вытрывала ўсё. Яшчэ стаю.

Не зламалі недругі і гора.
Бо ў часы праверак і нягод
пунктам непахіснае апоры
быў такі трывалы мой народ.

⁵ Зыманы — злоўлены.

ЖЫЦЬ

Жыць — гэта ў хаце са смольных бярвенняў
з нашым адвечным гаючым цяплом
прагнуць, каб родныя тры пакаленні
хоць часам сышліся за шчодрым сталом.

Жыць — кідаць зерне ў ворыва спорна,
садзіць маладыя лясы і сады.
Дотыкам ног цалаваць тое поле,
дзе цяжка ступалі бацькі і дзяды.

БУДУЮ ДОМ

Будую дом. Палац не ломкай гліны.
У друз парасыпаецца бетон.
Жывых людзей прывальваюць руіны.
Я пабудую трывалы дом.

Са сцежак ён, што праляглі праз церні.
Ён са змагання, дзе мае сляды.
З малога і вялікага цярпення,
народзе мой, стары і малады.

Мой вёк мінуўся, жудасны і сумны.
З сяуні маёй наступіць умалот,
як будзе жыць акрылены, разумны,
паэтамі праслаўлены народ.

* * *

Ноч дыша цяжка, кане нібыта,
і таму так нявесела мне.
Неба зорамі моцна прыбіта,
так пагрозна маўчыць у акне.
Не. Не трэба! Цяжкасці-важкасці
слабым, прывучаным нышь.
Маєм права жыщёвыя радасці
на зямлі між людзьмі падзяліць.
Вымыта ў росах, прапахнуты зёлкамі,
абапёрышыся на пляцень,
падперацаўся цуднай вясёлкаю,
нованараджаны дзенъ.

МАРОЗ

— Я дужы. Захочу — замучу да слёз.
Спяню, закаваю крыгі.
Усё анямее...

Хваліўся мароз,
пакуль пе было адлігі.

Не ад такога ліхога, як сам,
што мучыць, марозіць бясконца
і нораў дыктуе жорсткім вятрам,—
загінуў мароз ад сонца.

КВОЛАСЦЬ

Жаночае амаль не знаю кволі,
хоць сэрца тужыць восенню па ёй.
Жыщца ў малот вятры перамалолі
і скроні нат абсыпалі мукой.

Я на тваіх разлогах — чарацінка,
зямля мая,
 мой солад і мой боль.
Мой жытні хлеб з духмянаю скарынкай
на твой абрус
 пакласці мне дазволь.

* * *

Цягнуцца ў неба таполі.
Шлях нацянькі да сяла.
Я заблудзілася ў полі,
сцежкай крутою пайшла.

Дуб у задуме глыбокай.
Гнецца вярба да зямлі.
Тутака вераць ва ўрокі.
Пэўна, мяне ураклі.

Пахла ля ног канюшына.
Буйна цвіла сенажаць.
Поле мяне навучыла
з родных дарог не змыляць.

Часам спынюся ад болю.
Моўчкі пот вытру з чала.
Я заблудзілася ў полі,
сцежкай крутою пайшла.

* * *

ДОМ ДЗЯЦІНСТВА

Іду скроль зялёныя шолахі дрэў,
адна між падоўжаных ценяў.
Пух тапаліны на скроні асеў.
Не здзымуць яго ветрам асеннім.

Пацягнулася дарога
моўкі за сялом.
Там, за марывам разлогаў,
мой вясковы дом.

Злева — алышына густая,
луг цвіце, як май.
Справа ў неба вырастает
белазоры гай.

Пахне свежа бор сасновы,
каля ног чабор.
Расспяваўся дзень ліпнёвы,
бы пчаліны хор.

Ходзяць там «буслэ» паволі,
зелена кругом.
Мной пакінуты між поля,
мой вясновы дом.

ЗУБР-АДЗІНЕЦ

Зубр-адзінец ад статка адвык
не ахвярай, а панам у лесе.
Адзін, як пілігрым, што ў святыню пранік.
Адзін, як арол у паднябессі.

Наканаванне накрэсліць кругі,
разгон, узвышы палёту.
Каго палюблі аднойчы багі,
сіла яго — адзіната.

Красуецца статак прыплодам цялят,
гульнямі ў травах паухучых.
А ў сэрцы адзінца інакшы загад —
быць рыкам адвечнае пушчы.

Стойбішча статка і статка лугі.
Адзінцу — трывога ў сэрцы.
Каго палюблі аднойчы багі,
са статкам той не сальецца.

* * *

Нада мною столь з дошак і бэлек
пралягла на бярвеннях тугіх.
Стырчаць гакі старых калыбеляў,
ноч мінуласць калыша на іх.

* * *

Песня каронай на голаў лягла,
з церня вянком на чало.

Песня-сяброўка з малога сяла,
сціплая, нібы сяло...

Хочацца руکі шырока падняць
і даць ёй свабодны ўзлёт.

Хай кружыць, брукуе, пяе, як вясна,
прараваўшы праменнем лёд.

* * *

З болю народа,
з ягоных надзей,
як любоў і сумленне свету,
як носьбіты вольных і светлых ідэй,
з зямлі праастаючы паэты.

Шкода, не кожны аб ёй запяе,
парад ў яе запытае.

Хоць сіла, што й дрэвам магутнасьць дае,
ў сваіх нетрах і песню стварае!

ПАЭТЫ

Поўнае сэрца ўзнёслых турбот,
красою зямлі захапленне.
Паэты — зусім не манашаскі род.
Паэты — жывыя стварэнні.

Не па разліку бывалых лгодзей,
папаўшыся ў пераплёт,
слушаюць сэрца.
Яно праўдзівей,
ім крэсліць папрамак, лёт.

З шэрасці твораць жыцця ідэал
і смела наперад варожаць.
Ля вогнішча — думаў натхнёны запал
і песекъ разліў пераможны.

Не ўсе з ім музыкі,
не ўсе салаўі,
што зоры трывожаць начамі.
Без енку ў цярпенні,
без страху ў баі.

Паэты бываюць арламі.

У ПЕСНЯХ ЁСЦЬ ХЛЕБ

А мяне, мусіць, з гора
нарадзіла зямля,
толькі ціхай пакоры
ў сэрца мне ўліла.

Ноч, як подых хаўтурны,
нат зара не ўзышла,
не з прамення, а з буры,
мусіць, выйшла душа.

Сонца на небасхіле.
Кружыць птах над зямлёй.
Ён пазычыў мне крылле
і паклікаў з сабой.

Крылле — скараб небагаты.
Узлётаў не падзяліць.
Не хапіла зярнятаў,
каб усіх накарміць.

Толькі песень хапіла,
каб хтось духам акрэп,
Пэўна ў песні ёсць сіла.
Пэўна ў песні ёсць хлеб.

УСПАМІНАЛА ДЗЯЎЧЫНАНЬКА

Успамінала дзяўчынанька
залацую вясну.
Да магілачкі вернай быць —
хто цалуе адну.

І зімою ці летам
цераз буры і снег
за такім ісці следам,
хто кахае навек.

Быў жа — доляю выснены —
сэрца болем крануў,
Вусны — спельяя вішні —
пунсавалі яму.

Як ішлі ганаравыя.
Ён ад брата вярней.
Ды такія героямі
паляглі на вайнे.

* * *

Будзьце з пагодай, мірныя дні —
плён чалавечай працы.

Будзьце з лагодай,
смелыя сны,
што сэрцу людскому сняцца.

Будзь урадлівай заўсёды,
зямля,
шчодрай, вільготнай вечна,
што родным братам прытулак дала
ў сям'і сваёй чалавечай.

Але ў блакіце азёраў і рэк
з косамі спелага жыта
радзіма чакае вас,
як Сольвейг
чакала калісь Пер Гюнта.

* * *

Моладзь не спіць, не сцішыць сяла —
тужаць, кахаюць гітары.
Ночка-цыганка высока ўзняла
месяца поўную чару.
Воблеск далёкіх нязнаных планет.
Сад у шпакоў перагудзе.
Як жа харошы, расквечаны свет —
на вечную радасць людзям!

З сэрцаў чуцця, нібы кіненъ з каўша,
сіла бурліць маладая.
Плешчацца ў песнях жывая душа,
долю з-пад стрэх выклікае.

* * *

Сёння месяц, рагаты і грэшны,
блудзіць небам, шукае прыгод.
Гэткай ноччу складаюцца вершы
аж да раніцы навылёт.

* * *

ДЗЕ БЛУДЗЯЦЬ СНЫ

Час імчыцца.
Мінуласці соладка спіцца.
Новых думак і мараў не пафасны
хор,
новай праўды другія,
жывыя крыніцы
разбудзіў звышракетны,
шалёны віхор.

Не, не атам!
Няхай лепш у стомленых сэрцах
стане разум насупраць тупых кулакоў.
Дасягненні навукі
ў паядынку са смерцю.

Супраць згубы планеты
ўся мудрасць вякоў.

Цішыня раўнамерна плыве за акном,
як жыццё без прынады, без смеху.
Часам вецер зазвоніць аб шыбу крылом
ці заб'ецца з разгону аб стрэху.

Я лічу павароты ўжо пройдзеных дзён.
Тых, што прыйдуць,
спазнаць не ўмею.

Час плыве.
Я не сплю.
Заблудзіўся мой сон
ва ўспамінах сурowych завеяў.

* * *

Айчына — адвечнае слова з глыбінь
з жыццём удыхнулі ў сэрца.
Долі палын і надзеяў цяплынь
і вернасць надзеям да смерці.

Айчына — зямелька,
магілы дзядоў,
іх думкі і творчая праца.
У снежную замець дарога дамоў.
То — не баяцца!

То — радасць світання
і сум вечароў,
ад сонца салодкая ўтома.
То — светлая,
верная ў сэрцы любоў.
Айчына — то дома!
Дома!

Спрадвсчная доля —
жыць і ўміраць.
Працягласць супольнага роду.
Ці будуць часамі
сыны ўспамінаць,
як пойдзэм ужо
назаўсёды?

БЯССОННЕ

Апалі хмары — кудзелі клочча
з начное цьмы за шэры небасхіл.
А маладзік ад пацалункаў ночы
у руکі дзеўчыны
упаў без сіл.

Зарою светлай неба закранула.
Збудзілі птушкі поле да жыцця.
А я зусім пакуль што не заснула —
гаворцы з сэрцам не чутно канца.

Паэтаў сон і недарэчны.
Тут мары з яваю не пагадзіць.
То — дыялог,
напружаная спрэчка
таго, што ёсць,
і як магло ўжо быць.

ЖНЯЯ

Белая кашуля
і сярпок праз плечы.
Тканая спадніца,

хвартушок квяцісты.

Вось ідзе дзяўчына
і пяе, шчабеча
з ніваю даспелай,
з раннем залацістым.

Ды на постаць стане,
загарне калоссе,
зубленым сярпочкам сабярэ ў далоні.

Золата цяжкое,
каб не растраслося,
лёгенька і спрытна
да зямлі наклоніць⁶.

Ды уздыме жменьку
йзноў над галавою.
Ды калоссем спелым,
бы праменнем ясным,
з лёгкасцю птушынай
ўскалыхне з любоўю
і паложыць жменю ўніз на перавясла.

Адарвецца часам,
споп высокі звяжа.

За собой паставіць ветру на забаву.
І стаяць снапочкі залатую стражай
для мяжы зялёной з чубам кучараўым.

Кончыцца дзянёчак,
дык на ржышчы гладкім
зжатаю дарогай у сутонні шэрым
стройныя снапочкі сыдуцца ў дзесяткі.
А дзяўчына пойдзе
ў хату на вячэру.

⁶ Накланіць (*дыялект*) — нахіліць

АСЕННІ

Сонейка не выйшла больш на неба
ў золаце ад галавы да пят.

Дзень сягоння апрануўся ў зэрб'е
хмар абшморганных
і хмаранят.

Нават вачаняты не смяюцца
пад асенні
пад імглісты шум.

Туманамі ў галаве снуюцца
пасмы сумных
жураўліных дум.

Адлятае,
заціхае радасць,
Толькі сэрца стогне, бы крумкач,
быццам бы прыгнула нас адказнасць
за віхураў безуцешны плач.

* * *

Мы паэты,
высокі ўзлёт.
Нам да хлеба —
глыточак славы.
Каб расплавіць на Нёмне лёд,
неба дорыць нам вершы-праявы.
Мы адкрыта глядзім на свет.
Наша вогнішча не патушаць.
Мы застогнем —
наш спеў, як след,
застанецца адбіткам на душах.

* * *

Па гасцінцы, капытамі ўбітым,
шпарка едзе параконны воз.
Паганяе вেцер хваляй жыта,
звоняць росы ў кучарах бяроз.

Пчолы ў вуллях шчэ. Ранютка ранне.
Прачынаецца ледзь-ледзь сяло.
Толькі што нясмелае світанне
чарку сонца ў неба падняло.

Бор прачнуўся ў важкім задуменні.
Бронзу сосен дзяятлы не куюць.
Ад глыбокіх, векавых карэнняў
маладыя парасткі растуць.

* * *

Сонечна.
Ветрыку ціхі напеў.
Ладзіцца подступ шчодраму лету.
Цёмная зелень
разгалістых дрэў
мяне аддзяляе ад свету.

Кветкі навокал.
Травы ля ног.
Я не пайду
за блакітны той плёс.
Хаты сялянскай стаптаны парог
мне падарункам належыць...
Мой лёс...

НАЧНАЯ АКВАРЭЛЬ

Такая ноч.
Не зварухненца вецер.
Галіна не зварушынца на здзіў.
На зрэб'і хмар
з бурштыну бранзалецік —
прыпадна свеціць кволы маладзік.

Апошняе свято ў акно пагасла.
Мядзведзем расцягнуўся цёмны бор.
Ў задуме ўсё.
Адны толькі Пегасы
кранаюць капытамі зор.

* * *

Выходжу над Нёман пад клёкат буслоў,
углыб запускаю невад.
Ці будзе на шчасце багаты ўлоў,
трудна згадаць наперад.

Сцелецца травамі бераг ракі,
ўздрыгвае гладзь вадзянай.
Плешчуцца ў хвалях язі, шчупакі,
сом паветра глынуць вынырае.

З тоняў, з глыбінь ля сваіх берагоў
невад цягнуць — асалода.
Выпlesнунць з верша тутіх шчупакоў,
а плотак пусціць у воду.

* * *

Зашумела ў задумным лесе,
загайдалася ў вышыні.
Ува мне старадаўняя песня
запусціла свае карані.

З-пад сярпа прагучэла калісці
для зяністых жытнёвых снапоў,
калі бусел гайдаў калыску
ясновокіх дзіцячых гадоў.

* * *

Жыць бы на аднаселлі,
дзе на дасвешці
стукоча ў скроні,
будзіць сну вецер.

Жыць бы па аднаселлі —
зорай шукаць у прысадзе,
прасці вятроў кудзелю,
што некалі не дапрадзена.

Агонь патрэсвае ў печы.
Каханне шчыра шчабечা.
Ад шчасця маўчиць, як бяздонне,
гаючае Прынямонне.

* * *

Падкрадаецца знячэўку страх
ды рукой кашчавай сэрца ўшчыміць.
Цвёрда на сваіх стаю нагах
і гляджу цвярозымі вачыма.

Каб мякіны за ўмалот не ўзяць,
лёткае слайдо кладу на вагу.

Каб хлусні ды праўдай не назваць,
я знайду яшчэ ў грудзёх адвагу.

* * *

Напластаванне пройдзеных гадоў —
ужо амаль курганне нарастает.
І сэрца халадок і снег віскоў,
які ў вясновы поўдзень не растане,—
нагадваюць далёкі цяжкі шлях,
куды паеду, скуль няма звароту.
Застыне іней ў цёмных валасах
вянком апошнім шчыраму народу.

* * *

Розна бывае.
І зноў неспакой.
Нялёгка мне, не пярэчу.
Долю бяру жаночай рукой,
нібы каня пад вуздэчку.

Будзе ў нагу паслухмяна ісці.
Волі маёй не здрадзіць.
Не дам сябе ў бездарожжа нясці
па дзён маіх лістападзе.

Жыву — гэта значыць зноў на кані.
З зацуглянаю доляю.
У прорву рване — не баюся ані.

Праскачу?
Утрымаю?
Не здолею?

* * *

Тут дарога бяжыць праз палі,
абмінае над крушнямі дзічкі,
б'е вада ля каменняў з зямлі
ў лона ціхай празрыстай крынічкі.

Я расту, як ячмень, як авёс,
зерне ў коласе пэўна хаваю,
а ў снягі і ў суроўы мароз
я, здаецца, з раплёнай спачываю.

Што жывое, я сэрцам люблю.
Кожны ведаю твар невялічкі.
Ласку сонейка ў душу лаўлю
і ад бур не хаваю аблічча.

У СЁЛАХ ДАЎНО НЕ ПРАДУЦЬ

Воўны белай пасмачкі кволыя
з хмар-кудзелі вятры прадуць,
не на кужаль, што ткалі ў сёлах.
Па сёлах даўно не прадуць.

Не снуюць вечарамі, не мараць
ды не ладзяць забытых красён.
Калі ўбачаць старое прыладдзе,
даўніну ўспамінаюць, як сон.

З ціхай сцежкі жыщё саступіла,
шэрых досвіткаў болей няма.
Не майструе грабель і цапільнаў,
на таку не малоціць зіма.

Не патрэбны ні свірны, ні гумны.
Малацьба без цапоў і грабель.
Толькі сэрцу даўнейшаму сумна.
Часам сніцца кужэльная бель.

* * *

Цячэ ў крыві не дух слабы і прэсны,
што хіліцца прад кожнай хваляй зла,
а сум лясны, старыя нашы песні
з наднёманскага роднага сяла.

Упэўнена цячэ яна па жылах —
народа кроў,
што пратрываў вякі,
бунтарная,
бы некалі ў Вашчылы...

* * *

У неба ўперліся
дубоў кароны.
Стаяць яны, равеснікі вякам,
бы стройныя дарыцкія калоны,
нагадваюць стары антычны храм.

З паганцаў я.
Красе зямлі малюся,
ў сябе ўбіраю веліч і спакой.
Імкнуся ў свет
шляхамі Беларусі.
Сняжынкі таюць на вачах слязой.

* * *

На сонечных гонях,
дзе я падрасла,
над маёю зялёнай калыскаю
гамоніць вясна,
зацвітае вясна,
маланкі зігзагамі бліскаюць.
Не горад вялікі,
асфальтавы шлях,
палацы і сутарэнні,—
дзяцінства ільнянае сніцца,
а ў снах
суніцы ў мурзатай жмені.

* * *

На прыпечку мурлыча кот,
гадзіннік мірна б'ецца
і сэрца шыфраваны код
чутно ў цішы, здаецца.

Маўчанне, цемень у гары.
Насуперак спакою
я з вамі гутару, сябры,
слязінау скупою.

ЛЕКІ

Гляджу з акна: снягі паволі таюць
і сонца ўстала гожае як след,
паветра зноў папоўніцы глытаю
і цешуся, што зарунеў сусвет.

Душа ізноў, бы сонейка, яснее
і ногі ўсё нясуць мяне далей,
і хочацца зярняты шчодра сеяць,
на крылах слоў за воблакі ляцець.

Вітаць вачыма кожную травінку,
аказвацца на шчыры стрэчны смех,
ісці сцяжынамі без адпачынку,
тварыць, як твораць вёсны, не на спех.

Выходзіць з вострым лемяхом у поле,
прылёт птушыны, звонкі спеў вітаць,
расці ажно да неба сінай столі,
з прыродаю душою расцвітаць.

Сплывае з дрэў адвечная жывіца,
вятры задорна ў правадах гудуць.
Спакойны сон, майго жыцця крыніца,
залечваць раны да цябе іду.

* * *

Жыццё — не грушка на вярбе,
гатовы каравай.
Стваральнай працы для сябе
ў нас непачаты край.
Паспець бы раны загаіць,
хто ў бітве паў, за тых,
усё вярнуць, ізноў стварыць
і дакахаць за іх.
Звярыных лапаў сцерці след.
людзей дабру вучыць
і паказаць нашчадкам свет,
ў якім не страшна жыць.

* * *

У кожнага зара сваіх надзеяй,
радасці свае, свае турботы.
Таму не можа звонкі салавей,
пяюн вясны, свістаць па воўчых нотах.

У ЧАСЫ ВОЙНАЎ НА НАШАЙ ЗЯМЛІ

Тут усё прыдбана і ў зямлі схавана.
Хлеб ёсьць і да хлеба ў цяжкі час.
Самі апранаеся і самі лечым раны,—
гэтак войны навучылі нас.

Лён і воўна — вopратка гатова.
Кажухі і світкі.
Сала. Мёд.
Вораг кулямі вядзе размову —
кулямі адкажа наш народ.

Як бяда нішчымніцу стварае —
будзе дужы з бульбы, з лебяды.
Толькі чалавечнасць захавае,
дабрыню, сумленнасць, як заўжды.

Шчыра тут усё ў нас і папросту:
нівы, збожжа. Веліч нашых спрай.
І няўцям пажары і забойствы
тым, хто хлеб рукамі здабываў.

Зноў сяло за лесам дагарае,
зацягнулі небасхіл дымы.
Вораг нас не пастралае.
Тут каменні робяцца людзьмі.

ВЫРАЙ МАЛАДЫ

Народ аседлы мы, не птушкі пералётныя,
і бацькаўшчына родная — не стэп.
З зямелькі ворнае,
з сяюні і поту мы,
так пакахаўшыя касу і сэрп.

Дажджамі мы абмытыя і росамі,
жывучасць нам дае сама вясна.
Мы ад зямлі — складаныя і простирыя
і шчодрыя такія ж, як яна.

Натураю, як сонейка, мы добрыя
і літасцівяя, як матчына любоў.
У барацьбе мы стойкія, харобрый
і верныя зямлі сваіх дзядоў.

Як нашы пчолы, гэтак працавітыя,
нібы мурашкі, дружныя з сабой.
Ад долі труднай гарставаныя, гранітныя,
ішлі стотысячнаю «Грамадой».

Душою мы, як песні шчырыя,
у свет загнаныя мы са спалаху дэён,
дамоў вяртаемся, як птушкі з выраю,
і ападаем на стары загон.

І мілае нам неба грудаватае
і восені і летні сонцапёк.

Бары адвечныя, сады за хатамі,
нагамі роду стоптаны парог.

Жывём мы гнёздамі, сваімі сёламі,
насельваем старыя гарады,
ў бяседзе дружныя,
падчас вясёлыя,
з вясковых хатаў вырай малады.

МАЛАДОСЦЬ І СТАРАСЦЬ

Маладосць — палёт мараў высокіх,
не стрыманасць парываў і бунт.

Старасць робіць маленъкія крокі,
але пэўпа ступае на грунт.

Маладосць без задуму, дакораў
часам прыме за золата медзь.

Скіраваць свае крокі до зораў —
шчэ не значыць да іх даляцець...
Ў маладых — парыванне і слова,
буралом на спакойнай зямлі.

Мужнасць важкая ў сівагаловых,
што карэннем у дол ураслі.

Маладосць, замагаючы многа,
дарам блудзіць сабе ў аблаках.

Старасць ведае лепей дарогу
і на правільны вывядзє шлях.

Слаўны ўзлёт малады і прыгожы,
ўсё ж падводзіць няведанне спраў.

У жыцці толькі той пераможа,
хто ў сябе мудрасць старца ўвабраў.
Ну, а мудрасць не з ветру бярэцца —
аднагодак стагоддзям амаль.

Доўга молатам цяжкім куецца,
покуль стане гартоўнаю сталъ.

Смелы бунт, побач мудрая рада,
пэўнасць кроکаў і думаў палёт.

І адна толькі простая праўда:
хай жыве і дужэ народ.

ЗАВЕЯ

Даль, як глянуць,
бялее.
Белы кужаль дарог.
Закруціла завея
белы снег у палёх.

Ашалела завея,
загубіла мой след.
Насумёціла, вее
аж каню па хрыбет.

Палазам не працерці
шлях стары да сяла.
Гурбы снегу і ў сэрцы
мне зіма намяла.

Мроі, мары, надзеі
вырваў вецер з дарог.
Круціць, круціць завея
белым снегам ля ног.

ТОСТ

Адкінуўшы ўбок блытаніну
чужых надакучлівых слоў,
іду я старой каляінай,
забытаю сцежкай дамоў.

І кожны мой крок — то памяць,
позірк — сустрэча з былим
раны старыя паляць.
Боль вочы грызе, як дым.

Я чую, як мёдам ліповым
з вуснаў жанчыны любой
льєцца родная мова
і гоіць нязлечаны боль.

Хачу на пачэснае месца
ля вышытых ручнікоў
за стол свой дубовы сесці,
склікаць у застолле сяброў.

І хлеба чорнага лусту
ўсім раздзяліць пароўну,
ды з чаркі, па бераг поўнай,
выпіць за ваша здароўе,
хто гэтай зямлі гаспадар.

СЦЕЖКА

Іду штодзённа
сцежкай студзёной.
Бяру за грыву долю-каня.
Здаецца часам: пяюць верацёны
пад бацькавай стрэхаю аж давідна.

Водгук мінудасці, любы і спеўны,
як хвалі калосся,
як шум баравы.
Матчыных рук дотык мяккі, сурэўны,
кранаецца промнем
маёй галавы.

Усё гэта — прывіды, здані.
Вяртанне
да вёснаў,
да матчыных рук цеплыні.
Сялянскаю щыраю песняй світання
трывожыць асення познія дні.

Сумна на сэрцы
і крыху балюча
без баяў кудзельных,
без матчыных слоў.
Такая у гэтым усім неўміручасць,
гаючая душу святая любоў.

ТОРБАЧКА

Як дзядулі ў дарогу
выпраўлялі бацькоў,
кожны з торбачкай, з богам
з роднай хаты пайшоў.

А ў той торбе ў паперы —
цёплай бондачкі круг,
хлеб, прапахлы аерам,
з любых матчыных рук.

О, шляхі і дарогі!
Ціхі ў полі папас.
Перамералі ногі
вашу далеч не раз...

Прамінула сутонне.
Выйшлі не ў пасталах
дзеюкі нашы сёння
на асфальтавы шлях.

Гарадоў панарама
кліча за небакрай.
А ўсё чуецца:
— Мама!
з сабой торбачку дай.

Палажы нам у вырай
подых роднай зямлі,

нашу сціласць і шчырасць
на абходак з людзьмі,

і тугі вераценца,
што начамі звіла.
Мову родную з сэрца,
нашы песні з сяла.

Сілы бацькавай крыху
і павагі людской,
гэтай любасці ціхай,
што завуць дабратой.

Хай падтрымкаю будзе
смелы ўзлёт, слайны чын.
Каб пыталіся людзі,
скуль я, маці, і чый.

Я НЕ СПЯШАЮСЯ

Я пе спяшаюся. Нібы той дзед з сявењкай,
што рассявае ў полі збажыну,
ступаю роўна, сею памаленьку,
бо як пасею, так я і пажну.

Не ўзыдзе хлеб — запозна ці зарана
і гэта ведама майму пяру.
Узыдзе ён, калі наканавана.
Як прыйдзе час, уздымецца ўтару.

І хоць вятры не раз тут загалосаць
і застракоча на сцяблінах град,
прыйдзе пара — і нівы закалосаць,
паставіць жнівень дзесяткі ў рад.

Малая я. Гадуюся ў законе
пяшчоты сонца, мудрасці зямлі.
Калі дабро пасею на загоне,
закаласяцца і дабром палі.

Я не спяшаюся. Як сонейка, як дрэвы,
стаю ля ніў, а нада мной — сусвет.
Дзяды вучылі: добрыя пасевы,
дзе зернетка і ворыва як след.

Сялянка.

Веру ў розум, веру ў працу.
У чарназём. У цёплы дождж з гары.

У думках толькі можна разагнацца.
А на палетках — пачакай пары.

Няма без працы на ўмалот надзеі.
Змалоцім каласы — тады спачнём.
І сёння трэба ў полі праўду сеяць.
Бо што пасеем, тое і пажнём.

АРЛЫ НЕ ПАКІДАЮЦЬ ГНЁЗД

Кінулі мы ветру сцежкі-межанькі.
Пасумнела па старых кутах.
Зіхаціць з канца ў канец аб'езджаны,
выліты асфальтам шлях.

Кліча да вандровак, смелых вылетаў,
вырывае птушанят з гнязда,
каб з вясняным, самым першым выраем,
з жураўлямі іх вярнуць назад.

Кліча дом сцяжынкаю пратоптанай.
Маці стомлена дамоў пайшла.
Зноў трывожаць сэрца тыя клопаты
з наднямонскага радзімага сяла.

Здаецца, ступіш — і зямля загутарыць,
загамоняць спеўна каласы,
сцежкі зноў зазелянеюць рутаю,
птушкі мераюць завоблачную сінь.

Бацькаў зруб, акраец жытні хлеба,
цішыня, ахвочай працы час.
І дымок над хатамі да неба,
і руплівасць матчына аб нас.

Сэрца, нібы яблык, налісяя
буйным сокам роднае зямлі.
Сонца ўсюды. Кос вярбовых россып.

Хлеб з прыполу роднае зямлі.

Восень зноў. І жураўлі цыбатыя
адлятуць у край чужы наўпрост.
Толькі мы душой з сваімі хатамі.
Бо арлы не пакідаюць гнёзд,

БЕЛЫ СОН

Белы сон.
Толькі неба здалёк
у мігатлівым маку.
І скрыпіць пад нагамі пясок,
і гамоняць з марозам сабакі.

Недзе месяц брыдзе наўзгадаг.
Беляхціць⁷ пад сумётамі поле.
Цемень ночы на нечы загад
пахавалася
соснам пад голле.

Праз рассеяны месячны свет
з нерассеяной шчыраю вerah
у бясконцы

жыцця запавет
кроучу —
сілам не ведаю меры.

...Праляцелі,
прабеглі гады.
Сэрца непагадзі
не забудзе.

А здавалася — дужай —
тады,
што на свеце харошыя людзі.

⁷ Беляхціць (*ধ্যালেক ম*) — блішчыць беллю, вельмі чыстым.

РАННЯ ДУМКІ КАЛЯ ВЁСКІ

Па лесе бура лютавала,
кавалі віхры соснаў медзь,
а вёска ціха пазяхала,
як неразбуджаны мядзведзь.

Я закрычаць хацела проста:
— Гудуць ракеты над зямлёй!
Адны ўжо выбраліся ў космас,
другія — на смяротны бой.

Але замоўк знячэўку голас,
спыніўся мой ращучы крок...
— Да сонца спі, драмай да промняў,
не разбуджу цябе знарок.

ПЕСНЯРАМ

Цёпла на сэрцы,
хочъ неба асенняе
хмарамі сонца закрыла ўгары.
Ды разбудзілі вясну летуценную
песні старыя —

пяюць песняры.

Што ў беларуса пад сэрцам скавана,
тысячагоддзе ў вёсцы жыло,
самае кволае, самае раннае
гонарам, болем на струны лягло.

Песня злятае натхнёной малітваю,
мужнаю нотай на струнах гучыць,
шчасцем смяецца, калісь перажытым,
папараць-кветку шукае ўначы.

Каб аднавіць і дабром і каханнем
песню,
каб долю народа пазнаць,
каб песні вякоў хвалявалі так сяння,
трэба іх сэрцам, прачула пяць.

* * *

Я ганаруся з асваення неба.
Але калі ракеты чую гром,
мне хочацца нажаць сярпочкам хлеба
і з ворагам пабіщца кулаком.

ПАЗЯХАЕ РАНІЦА ВЕТРЫКАМ НЯВЫСПАНЫМ

Пазяхае раніца ветрыкам нявыспаным.
Дрэвы пацягаюцца, голлямі шумяць.
Плечы распраўляюць дубы ганарыстыя,
на зямельцы прадзедаў вартаю стаяць.

Гулка звоніць раніца хорам птушак зладжаным,
травы абмываюцца кроплямі расы.
Аснавала сонейка залатою пражаю
першымі праменнямі поле і лясы.

Вочы падымаяюцца ў неба бэzzаганнае.
Чысціню празорую п'ё нагбом душа.
З ветру ўсхваляванага, з цішыні духмянае,
з даляў недасягнутых сіняга каўша.

Урачыстасць ранняя сэрца растрывожыла,
душу набалелую атуліў блакіт.
Прыгаство зялёнае, сінь непераможная
адагналі клопаты пра штодзённы быт.

Промнямі ахрышчана, росамі абмытая,
ветрам зачасаная, зелянэе рунь.
Сталі сцежкі роўнымі.
Ўсе вузлы разблытаны.
Многа сэрцў ведама, ведама пяру.

ДЗЕД

Цікавы, мудры быў мой дзод.
Любіў жніва багацце.
Жаніўся ў васемнаццаць лет,
шаснаццаць раз быў бацькам.

Пісаць ён, праўда, не прывык,
хоць меў пад старасць слуг.
Усё лічыў, што алавік⁸
куды цяжэй, чым плуг.

Старанны, добры дзед мой быў.
І ведаў вартасць волі.
Дзён, як на паншчыну хадзіў,
не забываў ніколі.

А скажа слова — быць таму,
бо слова — праўды мера.
І людзі верылі яму.
Ён чалавеку верыў.

Да старасці апошніх дзён
нязгорблены і стрункі,
ён запрагаў каня ў фургон
ды не любіў чыгункі.

Захутка прэцца той цягнік,

на крык не затармозіць,
а дзед паціхе ныку прывык
з прыпынкамі ў дарозе.

Бывала, ў сцюжу ці ў мароз
заложыць пару коней
ды ў санках едзе сотню вёрст,
каб толькі не ў вагоне.

То закіруе на папас,
аброк каню падкіне.
З сябрамі стрэнечца якраз
або купца запыне.

Гарэла, спела безліч спраў
з дарогі да дарогі.
Нікому дзед не адмаўляў
разумнай дапамогі.

⁸ Алавік (*дыялект*) — аловак.

* * *

Сіратліва ўзіраеца топаль
у асенніх дарог каламуць.
Калі ў сэрцы паэта попел,
у агонь яго не раздзымуць.

ПРАЦЯГЛАСЦЬ

На роднай зямельцы усе мы не госці,
Усе мы чыесьці, усе мы кагосьці.
Хоць спарахнелі дзядоў нашых косці,
У нашай натуры ёсць іхняе штосьці.

У падняволі ад пыхі адсталасць,
На вузкіх загонах народу трываласць.
Жаночая гожасць, мужчынская сталасць,
Лагоднасць з сябрамі і з ворагам ярасць.

У цягліцах сіла, а ў сэрцы каханне.
У працы і ў песні без стомы, хістання.
Роднаму вернасць, да гнёздаў вяртанне,
З туюю бязмернай, усе крыху сяляне.

Усе з баразёнкі, ад нівы, ад плуга
Йдзем часам асфальтам, як полем ці лугам,
Калі непасільна быває і туга,
Мы к ворагу грозна, а з сэрцам да друга.

* * *

Ад моцнага ветру павеву
Ляцціц сёння яблыкі з дрэва
Цяжкія, бы золата злітак,
На стол наш гасцінны прыбытак.
Як дар, на мае далоні
Антонаўкі падаюць сёння.
Упрыгожаць маё застолле,
Калі пабялее поле.
Цвярдыя, духмянныя, сочныя,
Радуюць сэрца і вочы мне.
З высокага дрэва, бы з неба.
Не, іншых «ракетаў» не трэба!

* * *

Змагаешся з цемраю, дык і жывеш,
Родзіцца творчасць са шчодрага сэрца,
З маленьких пачуццяў не вырасце верш,
З пустога вядзера вада не нальеца!

Шмат чаго ў душу належыць увабраць,
У ёй змесціцца болей, як у нашых далонях,
Нам чэрпаць з крыніцаў святла і добра,
Мінуласць хай сілаю у вершах гамоніць!

Пісаць пра былое — не знача назад,
Пісаць пра сучаснасць — не знача наперад,
У жывую паэму трэ ўсё нанізаць,
Трэ зважыць мінуласць, каб у заўтра паверыць!

Тварыць — гэта знача кахаць і цярпець,
І з праўдаю лёс свой злучыць назаўсёды,
Не ўчора пачатак, не заўтра канец
Надзеям і думам старога народу!

* * *

Сяброўкі, сябры дарагія маі,
На жаль лёс наш бывае ўсялякі,
Затое што з вамі я, што у страі,
Я долі выношу падзяку.

Упэўнена, цвёрда стаю на нагах
У сваёй адзіноце сягоння.
Можа, знізіўся крылляў няспынны размах,
Але сэрца маё не ў палоне.

З вамі яно, з лёсам роднай зямлі,
З тымі днямі на бацькаўых межах.
З братамі, ў баёх што снапамі ляглі.
Маё сэрца народу належыць!

* * *

Ноч глухая наўкол, цемень сэрца трывожыць,
Гдзесъці запозненых струнаў чутно перабор.
Месяц у хмары апаў, як на шлюбнае ложа,
І на шлях мой не свецяць ліхтарыкі зор.

Цішыня. Чутно стукат уласнага сэрца.
Вецер голлем бярозавым не скальхне.
Я без страху іду. Мне заўсёды здаецца,
Што ў хвіліны трывогі ты сілай пры мне.

* * *

Стома дня, бляск вачэй маіх сумны,
Адзіноты дурманячы боль,
Час мне здзейсніць усё, што задумана,
Пакуль у кроне жыцця майго ствол.

Стаяць дрэвы, бы зданні белыя,
Паліць сонейка, скрозь трава.
Чабаром густым з ніў павеяла,
Завінулася галава.

Усхвалявалася поле жытняе,
А бярозанька за сялом,
Да зямлі маёй старажытнае,
Нагінаецца, б'е чалом.

Буйным голлем, кволымі лісцямі
Маю душу з родных палян
Падхапілі, дрэвы, калісьці вы
І разгойдалі да змагань.

Што ж, паранілі, пакалечылі,
У жыцці душу маю не раз.
Уздымаю яе, падлечваю,
Дрэвы родныя, каля вас.

З МІНУЛАГА

Восень прарочыць панікшы юргіні,
Сталі туманы над рэчкаю млець.
Небам прасторным, шляхом цёмна-сінім
Гусі ўзняліся за мора ляцець.

Ходзяць дзяўчатаў ў дзень на капанне,
Увечары труць свой адмочаны лён,
Песні з-пад церніц гучаць аб кахранні,
Цудным, вясёлкавым марам ўздагон.

Хто жа насіць будзе з лёну кашулю,
Хто рушніком утрэ, змораны, пот,
Хто ж каля вішняў да сэрца прытуліць,
Цалуючы вочы і вусны, як мёд?

* * *

Промень сонца нутро паласнуй,
І цяпло па крыві разліosoя.
Я кахаю цябе, як вясну.
Ці не з неба вачэй тваіх просінь?

Жытні колер тваіх валасоў,
У летні поўдзенъ снапочкам іскрыцца.
Ты бярозкаю выйшла з лясоў
Мне наступрач, і я захапіўся!

Гэтак часта чаруюць без слоў
Пачуцця налящеўшага хвалі.
На зямлі адышоўшых дзядоў,
Мне вятры пра цябе запяялі.

Дзеўчанё, лёсу шчодрага дар,
Рэчаіснасць з бабулінай казкі,
Я сустрэў цябе, як гаспадар,
З чыстым сэрцам у хаце сялянскай.

Прада мною прасторы дарог,
Шо пралеглі па нашай Краіне,
Усё ж дзядоў маіх родны парог,
У юным сэрцы маім, як святыня.

Куды б лёс не закінуў мяне,
У якім kraі я не апынуўся б,
Святы кліч маё сэрца кране

I — прыйду да маёй Беларусі.

Сёння ціха стаю ля дзвярэй,
Толькі сілай юнацкай багаты,
Усміхніся ж, дзяўчына, шчырэй,
І з даверам заходзь ў маю хату.

Пакуль хмара здалёк наляціць,
Лёс сцяжыну праложыць крутую,
Будзь, як сонца, што грэе ў жыцці,
Будзь, як песня, што душу чаруе.

Твае слова, як звон каласоў,
Ты, як поўдзенъ вясновы ў нядзельку,
Як легенда з адвечных часоў,
Нашай, любай да болі, зямелькі.

Дык пакуль ўсё квітнене кругом,
Нашы вёсны, бы цвет на каліне,
Уваходзь у сялянскі мой дом,
Як пілігрым уваходзіць ў святыню.

* * *

Ажно прыпальвае сонца з нябёс,
Жыта стаіць залатою сцяною.
Ляглі сенажаці ў духмяны пакос,
Жніво наступае адвечнай чаргою.

Яго не адсрочыць. Трэ выйсці і жаць,
Ці раніца ў хмараах, ці поўдзень утомны
Дар шчодры зямелькі трэ ў пору сабраць,
У жывое прыроды крутыя законы.

Глядзіць задумённа асвечаны ўнук,
На дзеда ablічча, яму на далоні,
З зямелькай ён гутарыў дотыкам рук
Ды паліваў сваім потам загоны.

Радзіла? — не вельмі. Скупы на ўмалот,
Далоням зямелька ўсяго не давала,
І калі з годам зыходзіўся год,
Хлеба часамі на стол не хапала.

Звіняць на палетках зярнём каласы,
Не жнейкі ўжо постаццю йдуць, а камбайны.
Толькі як некалі, тыя ж лясы,
Птушыны народ там руплівы і дбайны.

Дзякуй, дзядуля, араў што і жаў,
Ды з саламянай сявенячкі сеяў.
Былога, дзядуля, не вернеш на жаль,

Як маладосць ўжо вярнуць безнадзеяна.

А пот твой і праца на роднай зямлі,
Бяследна ў наплыве змагань не прапалі.
Жалезныя рукі ўмалот узнілі,
Пасеялі лепей і болей нажалі.

Чаго табе брак, дзеду стомлены мой,
Чаго не хапае — дзяцей на парозе?
Ці гутаркі безпасярэднай з зямлёй,
Ці ў стаянцы побач каня варанога?

Час новы адкінуў твае лемяшы.
Сярод нецвярозых суседзяў здаецца,
Што тыя машыны яны без душы,
Ды людзі пры іх атупелі, без сэрца...

Можа, чаго зразумець не змаглі,
Думам няма ля чаго прыпыніцца?
Скажы ім: хлеб-дар жышцядайнай зямлі,
Ёй нізка належыць за ўсё пакланіцца...

* * *

Цішыня. Толькі месяц двурогі
Ўзяўся зжатым палеткам свяціць.
Мне б дазнацца, якою дарогай
Праз туманы з табою пайсці.

Цень задумы на сумным абліччы,
А са мною далёкі ўспамін
Незабыўнымі песнямі кліча
З наднямонскіх, шырокіх раўнін.

Спей адвечны, як брага, упойны,
Зліты з нашай душою ва ўсім.
Ўсё бурліць мне ў душы неспакойнай
Ласкай, вернасцю продкам майм.

Дзе прыстаць, як накрэсліць граніцы
Чалавечых, нязбыўных патрэб?
І ракетамі ж нам ганарыцца,
Ад вякоў засяваючы хлеб.

* * *

Нам марыць належыць тады, калі марыцца,
Быць знічкай, не сумнау свечкаю тлець,
Можна й вясною дачасна састарыцца,
Можна і полымем ўвосень гарэць.

Хай славіцца сэрцаў жывое гарэнне,
Кахання і працы святы запавет.
Ўся вартасць людскага жыцця у тварэнні,
Калі застаетца раз'іскраны след!

* * *

На ветразях крылляў з шырокім размахам,
У вышыню шуганулі птахі.
Верныя небу і лесу,
Не ведаюць птахі «прагрэсу».

Зямлі толькі вераць чорнай,
Што іх зернем налітым корміць.
Неба просторам бясконцым
І жыццядайнаму сонцу.

Уюць гнёзды, як іхнія продкі,
Саматугам ляцяць за аблокі.
Зямлі зарунелай прадвесне,
Пад сіняга неба навесам.

Поўная звонкай свабоды,
Працягласць птушынага роду.
Не знаюць граніцаў, ні межаў,
Вышыня ім і воля належыць.

Азброеная навукай і тэхнікай тысячарукай,
З павагай глядзім, з любоўю,
На зваблівы ўзлёт няўлоўны,
Спалегласць на ўласную сіду

свабодныя крылы.

* * * •

Зіма. Мароз кусаецца,
Пра поўдзень дзе хто марыць,
Калі ля нас спыняеца,
Румяніць толькі твары.

Снег усе дарогі нам заслаў,
К суседзям не пралезі.
Тады нам марыцца вясна
І яблыні у квеці...

І не скуче нам сэрцаў лёд,
Спякота не расплавіць.
Сярод выгод, сярод нягод
Жыццё умеем славіць!

Трывалы, моцны ў нас касцяк,
Што нам ліхая сцюжа.
Беларусы мы як-ніяк,
Нас сцюжам не адужаць!!!

* * *

Зямля не спіць, зямля яшчэ жывая,
Гарцуе вецер ля бязлістых крон,
Пад белым снегам ўёс адпачывае.
Заслужаны, благаславенны сон.

І сну і працы яна знае меру,
Такі закон пакінулі вякі.
Вось прыйдзе час, пацягнуцца з даверам,
Насустрач сонцу кволыя лісткі.

Будуць дажджы, грымотныя акорды,
Умыюць ліўні яе гожы твар,
І будзе зноў радзіць аддана, шчодра
І пчолы з наквеці збяруць нектар.

Вачыма прагнымі да родных ніў прыпасці,
Бясконца слухаць салаўя ў начы.
Зямля цвіце. Якое гэта шчасце!
Як маці трэба землю сцерагчы.

Тут унукам жыць на гэтым белым свеце,
Зямля гадуе, корміць змалку дзён
На ўлонні ніў усе мы яе дзеци,
Закон зямлі і наш святы закон.

ЗМЕСТ

Песні настоены на зёлках. Д. Бічэль-Загнетава .

1. СНУЕЦЦА З ПЕСНЯМІ ЛЬНЯНО Е ПРАДЗІВА

Жаўрук

Дрэмле вечар у ціхай дуброве

Дыван

Беларусь

Мая крыніца

Чысціня

Унуку

Кніжка

Восень

*** Прадлеска раскрылася ў жмені

Коні

Сыну ў Беласток

Доўг

*** Іду сваёй сялібай

*** Крутавата цягнецца дарога

Аблокі

Баразна

*** Хлопчык маленькі, быццам світанне

Вясковы дом

*** Ужо ў маім жыцці і вечарэ

*** Гэткі сон, болем нат не разбуджаны

*** Праляцелі гады з разлукаю

Мінск

Віцебск

Зэльва

Вечарам

Памяць

Ефрасіння Полацкая

Над старымі друкаванымі кнігамі

*** Адзінай мэты не зракуся

Час
*** Я сэрца ўздым
Два рэхі
*** Зямля мая любая, дзень мой і нач
*** За акном у сутонні
*** Думы — коні мае вараныя
Сялянка я
Мядзвядзёва фарба
Беларусы
Сустречা
2. З РАБРА ПРЫНЯМОНСКІХ ВЯРБІН
З моладдзю
Вечаровая песня
*** Зноў басонач іду па расе
У сэрцы надзея, як промні
Забыты абрэз
*** Словам ці затоеным маўчаннем
У хвіліну боло
*** Ты маладосць прыпамінаеш нечым
*** Славяцца людзі гуманнасцю спраў
*** У забытці
*** Хтось адыходзіць ад нас назаўсёды...
Не глядзі на мяне сумным позіркам...
*** Хай славіцца наш беларускі род
*** ні ў багацці вялікім, ні ў беднасці
Маладзік
Крылатасць
*** Не аўтобусам выпадковым
*** Мудрасць спелую сівых вякоў
Сарока
Гасціна
Раніца
*** Гартаваны працоўнымі днямі
Як бацька чакае сыноў

Вечар жыцця
Песня
*** Не трактарам, што агушальным гулам...
*** На зоры глядзець немагчыма
Жаночы клопат
Сон
Явар з ветрам хіліўся
*** Зноў па шыферы дождж бубніць
*** Час, бы нітка льняная, прадзецца
*** Вечер нівы кальша
*** Розна бывае ў жыцці і ў полі
Лёт
Дамоў
Пятру Клімуку
Кастусь Каліноўскі
Час зубамі клацае ў застрышы
*** Радасць, як вечер
Люты
Белавежа
На сутонні
*** Сумна сягоння
*** Я ад замелькі крыллем
Па-беларуску
Верасень
Сын і матуля
*** Мне патрэбны бор
Развітальна заплакала восень
Хмары
*** А вясна жыццядайная, дружная
*** Зіхаціць за сцяною чаротаў
У нас
Верш
Зямля
*** Верны будзь слову

- *** Толькі чыстыя сэрцы пяюць
Крыніцы
Вецер
3. АД ГЛЫБОКІХ ВЕКАВЫХ КАРЭННЯЎ
МАЛАДЫЯ ПАРОСТКІ РАСТУЦЬ
Буслы
Смага
Вайной
*** Свішча вецер
Жыць
Будую дом
*** Ноч дыша цяжка, канае нібыта
Мароз
Кволасць
*** Цягнуцца ў неба таполі
*** Іду скрэз зялёныя шолахі дрэў
Дом дзяцінства
Зубр-адзінец
*** Нада мною столь з дошак і бэлек
*** Песня каронай на голаў лягla
*** З болю народа, з ягоных надзея
Паэты
У песнях ёсць хлеб
Успамінала дзяўчынанька
*** Будзьце з пагодай, мірныя дні
*** Моладзь не спіць, не сцішыць сяла
*** Сёння месяц рагаты і грэшны
*** Час імчыцца
Дзе будзяць сны
*** Айчына — адвечнае слова з глыбінь...
- *** Па гасцінцы, капытамі ўбітым
*** Сонечна
Начная акварэль
*** Выходжу над Нёман
*** Зашумела ў задумным лесе
*** Жыць бы на аднаседлі
*** Падкрадаецца знячэўку страх
*** Напластаванне пройдзеных гадоў...
- *** Розна бывае
*** Тут дарога бяжыць
У сёлах даўно не прадуць
*** Цячэ ў крыўі не дух слабы
*** У неба ўперліся дубоў кароны...
*** На сонечных гонях
*** На прыпечку мурлыча кот
Лекі
*** Жыщё — не грушка на вярбе
*** У кожнага зара сваіх надзея
У часы войнаў на нашай зямлі
Вырай малады
Маладосць і старасць
Завея
Тост
Сцежка
Торбачка
Я не спяшаюся
Арлы не пакідаюць гнёзд
Белы сон
Раннія думкі каля вёскі
Песнярам
*** Я ганаруся
Пазяхае раніца ветрыкам нявыспаным
Дзед
*** Сіратліва ўзіраецца топаль

Працягласць
*** Ад моцнага ветру
*** Змагаешся з цемраю
*** Сяброўкі, сябры дарагія
*** Ноч глухая наўкол
*** Стома дня, бляск вачэй
З мінулага
*** Промень сонца
*** Ажно прыпальвае сонца з нябёс...
*** Цішыня. Толькі месяц дзвурогі
*** Нам марышь належыць
*** На ветразях крылляў
*** Зіма. Мароз кусаецца
*** Зямля не спіць

Геніюш Л.
На чабары настоена: Лірыка.— Mn.: Маст.
літ., 1982.— 143 с, 1 л. партр.

Паэзія Ларысы Геніюш адметная тым, што яна трывала прывязана да родных ніў, родных беларускіх хат, дзе спрадвечна і нязгасна жывуць лепшыя традыцыі і звычай людзей.

Лариса Антоновна Гениуш
НА ЧЕБРБЦЕ НАСТОЕНО
Л и р и к а
Мінск, издательство «Мастацкая літаратура»
На белорусском языке
Рэдактар Р. М. Яўсееў
Мастак У. Л. Мілеўскі
Мастацкі рэдактар Л. М. Малышава
Тэхнічны рэдактар Г. П. Тарасевіч
Карэктар Л. Л. Бачанкова

© OCR: Камунікат.org, 2010 год
© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2010 год
© PDF: Камунікат.org, 2010 год